

# ЛІТАРАТУРА і МАСТАЦТВА

12 СНЕЖНЯ

2003 г.

№ 50/4235

## АНОНС!

Набліжаецца 60-годдзе вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 60-годдзе Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Установа «Літаратура і Мастацтва» праводзіць агульнанацыянальную акцыю па стварэнні кнігі «Наша Перамога». Запрашаем усіх, хто зацікаўлены, да супрацоўніцтва.



### “НАЧНЫЯ ЎСПАМІНЫ”

Івана ШАМЯКІНА

13,15



## Я НЕ САМОТНЫ, Я КНИГУ МАЮ...

Вы, хто любіце  
натрапіць  
Між старых,  
пажоўклых  
Кнігі, ўжо даўно  
забытай,  
Блеклы, высахшы  
лісток, —  
Праглядзіце  
гэты томік:  
Засушыў я на паперы  
Краскі, свежыя  
капісьці,  
Думак шчырых  
і чуцця.

СТАР.

2



## ЦІ НЕ ЗАЛІШНЯЯ ТРЫВОГА ВЕРЫ НАВУМАЎНЫ?..

Ну ніяк не можам мы, беларуская творчая інтэлігенцыя, паразумецца між сабою! Здавалася б, што і прычын, нагоды няма, каб выкопваць яміны ды калдобінамі запаўняць агульную дарогу. Дык не ж, без шпілек адзін да аднаго жыць мы не ўмеем, а мо і не хочам. Абавязкова "падавайце нам раздрай", здавольце жаданне ўшчыкнуць бліжняга. Інакш жыццё некаторым здаецца прэсным і нецікавым, пазбаўленым вастрыні.

На такі роздум навяло мяне знаёмства з матэрыяламі "Прамой лініі" ў паважанай газеце "Рэспубліка" №№ 269—270 ад 5 снежня.

Міністр культуры Рэспублікі Беларусь Леанід Гуляка адказаў на шматлікія пытанні грамадзян нашай краіны. І вось, на самым пачатку вялізнага артыкула мяне здзівіў занатаваны тэлефонны званок міністру ад Веры Навумаўны, якая сярод іншага ўгадала і штотыднёвік "Літаратура і мастацтва", калонку галоўнага рэдактара, у якой я пісаў, што "з гэтага нумара "Літаратура і мастацтва" пачынае адводзіць больш увагі самой літаратуры і творчаму працэсу, аналізу новых тэндэнцый у праявіх і пазытыўных творах, пераемнасці традыцый. Мастацтва ж будзе займаць крыху меншы аб'ём на старонках "ЛіМа". Гэтыя словы вельмі занепакоілі паважаную чытачку "Рэспублікі" і, як яна сама прызнаецца, аўтарку штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва". А дарэмна. Давайце задумаемся над наступнымі пытаннямі: літаратура, творчы працэс адносяцца да культуры ці знаходзяцца недзе на ўзбоччыне? Празаічныя, пазытыўныя, драматычныя творы пісьменнікаў з'яўляюцца культурным набыткам нашай краіны або не? Што ўвогуле разумець пад вызначэннем — культура?.. Вось тут і яно! Не толькі тэатр, кіно, карціны мастакоў, балет і опера... уваходзяць у ёмкае паняцце — культура, але яшчэ і літаратура! якая быццам бы знаходзіцца прыдаткам чаго заўгодна, але толькі не важкім культурным здабыткам! Хто зацікаўлены ў тым, каб зрабіць расколліну-трэшчыну ў адным непадзельным жывым арганізме — літаратуры і мастацтва? Каму гэта патрэбна і дзеля чаго? Той, хто з'яўляецца падлісчыкам "ЛіМа" і ўважліва чытае яго, лёгка можа параўнаць папярэднія (да майго рэдактарства) нумары газеты і апошнія чатыры (падлісаныя ўжо мною). Няўжо вы заўважылі кардынальныя змены? Не! На старонках тыднёвіка як прысутнічалі публікацыі па мастацтве, так і зараз займаюць пачэснае месца!

Вельмі шкада, што паважаная Вера Навумаўна не задала міністру культуры наступныя пытанні: "Чаму большасць (не памылюся, калі скажу на 90%) бібліятэк не падлісваюцца (лічаць гэта другараднай, не вартай увагі, справай) на "ЛіМ", "Малодосць", "Полымя"?.. Не прапагандуюць слова айчынных пісьменнікаў?"

Часта можна пачуць адказ, што няма запатрабавання, попыту ў чытачоў. Хлусня!

За тры тыдні ў рэдакцыю патэлефанавала каля двух дзесяткаў чалавек са скаргаю на раённыя бібліятэкі, у якіх не знайсці аніводнага экзэмпляра беларускамоўных літаратурных выданняў. Каб не быць галаслоўным, вось вам прыклады: г.п. Бялынічы, г.п. Сянно, г.п. Краснаполле, г.п. Дрыбін, г.п. Ганцавічы... Пералік можна доўжыць. Вось тыя пытанні, якія варта і неабходна было задаць міністру культуры.

Леанід Паўлавіч Гуляка вельмі слушна заўважыў у сваім адказе на тэлефонны званок: "Без асвятлення пытанняў культуры газета проста не зможа існаваць... Дарэчы, мы ў гэтым плане сур'ёзна працуем са сваімі ведамаснымі друкаванымі выданнямі: газетай "Культура" і часопісам "Мастацтва"..."

Усё гэта добра, толькі ж узнікае пытанне: няўжо нельга Міністэрству культуры падсобіць "Літаратуры і мастацтва" (калі мы займаемся агульнымі пытаннямі культуры) па шырэйшым распаўсюджванні штотыднёвіка ў абласных, раённых, сельскіх бібліятэках.

Тады, відаць, ні ў кога не будзе розначытаня ў зразумелых і простых словах.

Мы ж усе жывём на адной зямлі, аднолькава любім яе і кожны ўносіць асабісты (па магчымасці і таленце) уклад у агульную стваральную справу!

Анатоль КАЗЛОЎ

**8 снежня ў Літаратурным музеі Максіма Багдановіча адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя "Я не самотны, я кнігу маю...", прысвечаная 90-годдзю адзінага прыжыццёвага зборніка вершаў М. Багдановіча "Вянок".**



Гэта кніга была выдадзена ў Вільні напрыканцы 1913 года ў друкарні Марціна Кухты. Наклад яе складаў 2000 асобнікаў, таму навуковых супрацоўнікаў музея цікавіць пытанне, колькі іх захавалася на сённяшні дзень. На Беларусі налічваецца прыкладна 30 зборнікаў. У самім жа Літаратурным музеі М. Багдановіча знаходзяцца чатыры экзэмпляры "Вянка". Адзін з іх належаў У. Дубоўку і быў падараваны ім літаратурнаму Д. Бугаёву, які ў сваю чар-



**4 снежня ў Нацыянальным прэс-цэнтры Рэспублікі Беларусь адбылася прэс-канферэнцыя, прысвечаная вынікам Дзён культуры Рэспублікі Беларусь у Кітайскай Народнай Рэспубліцы.**

## СУПРАЦОЎНІЦТВУ БЫЦЬ!

Нагадаю, двухбаковае беларуска-кітайскае культурнае супрацоўніцтва рэгулюецца палажэннямі міжрадавага пагаднення ад 25 лістапада 1992 года, якое паклала пачатак цеснаму ўзаемадзеянню на ўзроўні міністэрстваў культуры абедзвюх краін. Так, у верасні 2000 года ў адпаведнасці з артыкуламі міжведамаснага пратакола аб супрацоўніцтве былі праведзены Дні кітайскай культуры ў Рэспубліцы Беларусь.

У адказ — Дні беларускай культуры ў Кітаі — адбыліся ў красавіку 2001 года адначасова з візітам дзяржаўнай дэлегацыі Рэспублікі Беларусь на чале з Прэзідэнтам краіны А. Р. Лукашэнкам.

І вось сёлета ў верасні-кастрычніку Пасольствам КНР у Мінску былі арганізаваны Дні Кітая ў Беларусі, прызначаныя на святкаванне 54-й гадавіны абвешчання КНР. А з 26 лістапада па 2 снежня ў КНР прайшлі Дні культуры Рэспублікі Беларусь. У праграме дзён — выступленні Нацыя-

гу перадаў кнігу ў музей. Тры астатніх зборнікі маюць аўтографы Максіма Багдановіча і былі падараваны ім сваякам.

У канферэнцыі прынялі ўдзел дэлегацыі з Расіі, Літвы, Украіны, а таксама шматлікія госці, навуковыя супрацоўнікі і выкладчыкі з розных вы-

філасофскіх навук, загадчык аддзела гісторыі і тэорыі культуры Нацыянальнага навукова-асветніцкага цэнтра імя Ф. Скарыны У. Конан, кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры замежнай літаратуры БДУ Е. Лявонава, настаўніца вільнюскай беларускай

## У ВЯНОК БАГДАНОВІЧУ

шэйшых навучальных устаноў Беларусі. На адкрыцці прывітальнае слова браў прафесар Львоўскага Нацыянальнага ўніверсітэта імя І. Франка Раман Лубкіўскі, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Украіны, які падараваў музею партрэт паэта і адзначыў, што: "Максім Багдановіч — асоба цудоўная: нарадзіўся ў

Мінску, з'ехаў з роднай зямлі і жыў у іншым моўным асяроддзі, але пісаў на прыгожай беларускай мове пра сваю радзіму. У сваім зборніку "Вянок" ён вызначыў найголюнейшую тэму — вобраз жанчыны, маці, мадонны з дзіцем".


Пасля выступілі ўкраінскі пісьменнік Ігар Паўлюк, М. Ліпееў з Санкт-Пецярбурга (сын Ганны Какувай, у якую быў закаханы М. Багдановіч і якой прысвячаў свае вершы) выказаў словы падзякі і прыгадаў, як першы раз у яго рукі трапіў зборнік "Вянок". Дарэчы, гэты зборнік (а таксама і фотаздымак паэта) ён даслаў у Мінск у дзяржаўную бібліятэку, дзе ён і захоўваецца ў аддзеле рэдкай кнігі.

Ад дэлегацыі з горада Яраслаўля на чале з Н. Прохаравай, дырэктарам Мемарыяльнага дома-музея М. Багдановіча, гучалі добрыя словы ў гонар "беларускага паэта з берагоў Волгі". Была выказана надзея, што калі-небудзь канферэнцыя па творчасці М. Багдановіча пройдзе ў Яраслаўлі.

На пленарным пасяджэнні выступілі: доктар

школы імя Ф. Скарыны Леакадзія Мілаш і інш.

Шмат цёплых і сардэчных слоў паэта гучала ў зале. Хаця Максім Багдановіч заўчасна пайшоў з жыцця, ён пакінуў нам багатую спадчыну не толькі як паэта, а таксама як крытык, гісторык літаратуры, перакладчык на беларускую мову твораў А.



Пушкіна, Т. Шаўчэнкі, І. Франка, Г. Гейна, Ф. Шылера.

З 8 па 22 снежня ў музеі працуе выстаўка мастацкіх работ "Пад знакам Стральца" заслужанага дзеяча культуры Беларусі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Эдуарда Агуновіча (па матывах творчасці М. Багдановіча).

І хаця радок "Я не самотны, я кнігу маю..." узяты з апошняга верша Максіма Багдановіча, ён не дарэмна стаў назвай і дэвізам канферэнцыі.

Віктар КАВАЛЁЎ

**НА ЗДЫМКАХ:** адкрыццё Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Я не самотны, я кнігу маю..."

## "БУРАЦІНА. ВУ"

**Заўтра, 13 снежня, Беларускі дзяржаўны музычны тэатр прэзентуе новы спектакль. Для дзяцей і дарослых!**

"Гатовага" мюзікла не было. А што было? Цудоўныя песні ды меладыйныя інструментальныя тэмы саундтрэка, створанага да фільма "Прыгоды Бураціны" маскоўскім кампазітарам А. Рыбнікавым. І кінасцэнарый.

Дырыжор тэатра Леў Карпенка прапанаваў новую аранжыроўку вядомай музыкі. Рэжысёр-пастаноўшчык Настасся Грыненка сама, на аснове кінасцэнарыя, напісала лібрэта. Яе фантазія разгарнулася ў садружнасці з мастаком-сцэнографам Андрэем Міранковым, і аўтарам харэаграфіі Дзмітрыем Якубовічам (улюбёнец публікі, ён адметны і ў танцы, і ў акцёрскай ігры, і ў вакале). А таксама — з выканаўцамі роляў, пераважна маладымі, сярод якіх ёсць і дэбютанты з ліку артыстаў хору.

"Бураціна. ВУ" — так назваў тэатр новы мюзікл для дзяцей і дарослых. Першыя паказы прэм'еры — заўтра ўранні (11.30) і ўвечары (19.00), а таксама ўранні 14 снежня.

С.Б.

Марына ЦЯРЭШЧАНКА

УРОКИ ў БІБЛІЯТЭЦЫ

Супрацоўнікі Цяхцінскай сельскай бібліятэкі Бялыніцкага раёна сабралі багаты матэрыял, які асвятляе разнастайнасць культурнага жыцця жыхароў гэтай вёскі ў мінулыя часы і сённяшні дзень. Пры бібліятэцы дзейнічае этнаграфічны куток, у фондах яе маюцца фальклорныя творы, запісаныя ад мясцовых жыхароў. Таму невыпадкова, што ў бібліятэцы настаянікі Цяхцінскага комплексу школа-сад з ахвотай праводзяць урокі па беларускай літаратуры, гісторыі.

Вось і днямі суды завіталі вучні-чацвёртакласнікі на ўрок "Беларуская народная казка". Бібліятэкар Людміла Усава расказала хлопчыкам і дзяўчынкам пра гісторыю ўзнікнення народнай казкі, пазнаёміла дапытлівых дзяцей з бібліяграфічным паказальнікам "Беларуская казка", кнігамі адпаведнай тэматыкі. Яны з цікавасцю паслухалі некалькі мясцовых казак. Усе вучні праявілі выключны інтарэс да гульні-віктарыны "З якой гэтай казкі?" Затым чацвёртакласнікі пераказалі казкі, з якімі пазнаёміліся дома. За што, як і пераможцы віктарыны, атрымалі ў якасці заахвочвання салодкія прызы.

І ВЫРАТАВАЛЬНІКІ СПЯВАЮЦЬ...

У байцоў і камандзіраў падраздзяленняў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, вядома, служба не з лёгкай. Кожную хвіліну яны павінны быць гатовымі да выканання заданняў па аказанні дапамогі людзям, якія патрапілі ў бяду. Нярэдка выратавальнікі пры гэтым рызыкуюць уласным здароўем і жыццём.

І толькі можна па-добраму парадавацца, калі бачыш, як некаторыя з выратавальнікаў знаходзяць яшчэ час і сілы для творчасці.

Па ініцыятыве і падтрымцы Магілёўскага абласнога ўпраўлення МНС днямі пабачыў свет кампакт-диск і аўдыякасета "Гэта наша работа" з васемнаццацю песнямі, аўтарамі і выканаўцамі якіх з'яўляюцца выратавальнікі Магілёўшчыны.

Уключаны ў яго і дзве песні "Прафесія – пажарны" і "Беражы вас Бог" у выкананні начальніка Бялыніцкага раённага аддзялення МНС Станіслава Бурко. Ён жа з'яўляецца і аўтарам тэкстаў, а музыку да песень напісаў мясцовы кампазітар, кіраўнік эстраднай студыі "Коперы" раённага цэнтры культуры Віктар Халадоў.

ВАБНЫ ВОБРАЗ РАДЗІМЫ

Напрыканцы залатога жніўня на Бялыніччыне ў восьмы раз прайшоў Міжнародны пленэр па жывапісе, прысвечаны памяці спыненага пейзажыста Вітольда Бялыніцкага-Бірулі. На гэты раз у ім прынялі ўдзел 20 мастакоў нашай краіны, Расіі, Малдовы, Украіны. Сярод іх – заслужаныя дзеячы мастацтваў Украіны Віктар Каральчук, Беларусі – Леанід Дударэнка...

Чарговы пленэр стаў гісторыяй. Але цяпер бялынічане маюць магчымасць пазнаёміцца з вынікамі творчай работы жывапісцаў на свежым паветры. У раённым мастацкім музеі імя В. К. Бялыніцкага-Бірулі разгорнута выстава "Вобраз Радзімы ў выяўленчым мастацтве", экспазіцыю якой і складаюць жывапісныя творы мастакоў – удзельнікаў восьмага Міжнароднага пленэру.

Міхась КАРПЕЧАНКА,  
г. Бялынічы

**У Мінскім прафесійна-тэхнічным каледжы электронікі адбылася прэзентацыя сайта Уладзіміра Караткевіча "Быў. Ёсць. Буду", створанага выкладчыкамі і навучэнцамі каледжа.**

"БЫЎ. ЁСЦЬ. БУДУ" – І ў ІНТЭРНЕЦЕ

Па словах выкладчыка беларускай мовы і літаратуры МПТК электронікі Пятра Пятровіча Жаўняровіча, задума стварыць сайт "Быў. Ёсць. Буду" нарадзілася ў яго яшчэ ў 2000 годзе, калі ў сценах каледжа пачаў працаваць узначалены ім музей пісьменніка (дагэтуль вядомы як "Гасцеўня імя Караткевіча" пры інтэрнаце № 2 вытворчага аб'яднання "Інтэграл"). Ідэя даць новае – электроннае – жыццё спадчыне самага папулярнага нашага пісьменніка прыйшла па душы і адміністрацыі, і многім навучэнцам каледжа, якія дапамагалі Пятру Пятровічу ў гэтай нялёгкай і незвычайнай справе. Праца над стварэннем сайта доўжылася больш за тры гады. Сапраўднай "правай рукой" Пятра Пятровіча была цяперашняя трэцякурсніца каледжа і тэхнічны рэдактар сайта Алена Вальковіч, якая, працуючы над дызайнам сайта, думала найперш аб адным: каб як мага

больш маладых людзей далучыліся да творчасці яе любімага пісьменніка. Пра тое ж, колькі працы ўклалі ў сайт яго стваральнікі красамоўна сведчыць адна лічба: толькі на набор і вычытку тэксту было патрачана больш за 4000 гадзін!

Меню сайта складаецца з наступных раздзелаў: "Біяграфія" (дзе можна пазнаёміцца з аўтабіяграфіяй пісьменніка), "Летапіс жыцця і творчасці" (выбраныя артыкулы пра Караткевіча з энцык-

вытокаў яшчэ колішняй "Гасцеўні імя Караткевіча" ў інтэрнаце ВА "Інтэграл". Госці дзяліліся ўспамінамі пра пісьменніка, рабілі музею падарункі, выказвалі захапленне новаствораным сайтам. З асабліва каштоўнымі падарункамі завітаў у каледж А. Мальдзіс. З уласнай бібліятэкі ён перадаў музею ажно сем кніжак-перакладаў Караткевіча на іншыя мовы (рускую, украінскую, латышскую, літоўскую і польскую) – якраз тое, чаго найбольш і неставала музею ды сайту. Ім жа былі прамоўлены на прэзентацыі і дасціпныя словы: "У той час, як лірыкі спяць у шапку, фізікі робяць справу лірыкаў... Вы, "электронікі", першыя, і вам тут гонар. Можна быць, пасля вас з'явіцца сайты і іншых беларускіх пісьменнікаў".

26 лістапада 2003 года Уладзіміру Караткевічу магло б споўніцца 73 гады. Ён не дажыў амаль дваццаць гадоў да таго часу, калі ягонае імя зноў, у які ўжо раз, але зусім па-іншаму, будзе згадвацца побач са словам "першы". Так, ён быў бадай першым "рэальным" беларускім пісьменнікам (у сэнсе тыражоў, усеагульнай любові нават з боку далёкіх ад літаратуры людзей і г.д.). Цяпер ён стаў і першым "віртуальным" беларускім пісьменнікам з трывалай прапайскай – па адрасе <http://uladzimir-karatkevich.iatr.by>.

Н. К.



ПАСЛУХАЕМ... ФРАНЦЫЮ

Чароўная Францыя... Колькі сэрцаў ты заваявала! Колькі чалавек мараць хаця б на хвіліну апынуцца ў гэтай таямнічай краіне з такой багатай культурнай спадчынай. І гэтую магчымасць дорыць аматарам французскай музыкі Дзяржаўны маладзёжны тэатр эс-

трады. 23 снежня менавіта тут Алена Вашкевіч прадстаўляе вечар французскай музыкі ў праграме "Classical Jazz". Інструментальны ансамбль "Мидіас" выканае "Сюіту для флейты і джаз-трыо" і "Сюіту для віяланчэлі і джаз-трыо". Вы пачуеце захап-

ляльную ігру Дзмітрыя Цыпкіна на віяланчэлі, Кірыла Шэвандо на ўдарных музычных інструментах, ігру Сяргея Махава на флейце і Алены Вашкевіч на фартэпіяна. Пачатак імпрэзы а 19-й гадзіне. Няма сумніву, што яна прынясе кожнаму слухачу вялікае мноства новых уражанняў і эмоцый.

Алеся ГРЫЧЫК

ІДЗЕ ПАДПІСКА НА I-ае ПАЎГОДДЗЕ 2004 ГОДА!

**Шаноўныя чытачы! Пачалася падпіска на першае паўгоддзе 2004 года. На выданні Рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і Мастацтва" можна падпісацца ў любым паштовым аддзяленні нашай краіны. Для ўстаноў Міністэрства культуры і Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь адкрыта льготная падпіска.**



«Літаратура і мастацтва»

Індывідуальная (індэкс — 63856)  
на 1 месяц — 2600 руб.  
на 3 месяцы — 7800 руб.  
на 6 месяцаў — 15600 руб.  
Ведамасная (індэкс — 63857)

на 1 месяц — 4100 руб.  
на 3 месяцы — 12300 руб.  
на 6 месяцаў — 24600 руб.  
Льготная (індэкс — 63880)  
на 6 месяцаў — 16800 руб.

«Польмя»

Індывідуальная (індэкс — 74985)  
на 1 месяц — 2600 руб.  
на 3 месяцы — 7800 руб.  
на 6 месяцаў — 15600 руб.  
Ведамасная (індэкс — 00141)

на 1 месяц — 3600 руб.  
на 3 месяцы — 10800 руб.  
на 6 месяцаў — 21600 руб.  
Льготная (індэкс — 00727)  
на 6 месяцаў — 16800 руб.

«Маладосць»

Індывідуальная (індэкс — 74957)  
на 1 месяц — 2700 руб.  
на 3 месяцы — 8100 руб.  
на 6 месяцаў — 16200 руб.  
Ведамасная (індэкс — 00137)

на 1 месяц — 3900 руб.  
на 3 месяцы — 11700 руб.  
на 6 месяцаў — 23400 руб.  
Льготная (індэкс — 00731)  
на 6 месяцаў — 16800 руб.

«Нёман»

Індывідуальная (індэкс — 74968)  
на 1 месяц — 2600 руб.  
на 3 месяцы — 7800 руб.  
на 6 месяцаў — 15600 руб.  
Ведамасная (індэкс — 00238)

на 1 месяц — 3600 руб.  
на 3 месяцы — 10800 руб.  
на 6 месяцаў — 21600 руб.  
Льготная (індэкс — 00728)  
на 6 месяцаў — 16800 руб.

«Всемирная литература»

Індывідуальная (індэкс — 74863)  
на 1 нумар — 2600 руб.  
на 2 нумары — 5200 руб.  
на 3 нумары — 7800 руб.  
Ведамасная (індэкс — 00135)

на 1 нумар — 3600 руб.  
на 2 нумары — 7200 руб.  
на 3 нумары — 10800 руб.  
Льготная (індэкс — 00729)  
на 6 месяцаў — 8400 руб.

УВАГА!

Пачынаючы з Новага года будзе максімальна скарачана паступленне выданняў Рэдакцыйна-выдавецкай установы ("ЛіМ", "Маладосць", "Польмя", "Нёман", "Всемирная литература") у розніцу. Адзіная магчымасць застацца нашымі чытачамі — ПАПІСАЦЦА!



## РЭДАКЦЫЙНА- ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;

выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);

арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарова, 19, тэл.: 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Пішыце на адрас: 220005, Мінск, вул. Захарова, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і Мастацтва»; e-mail: minsk@lim.by



Кнігу «Мы — беларусы» можна набыць у Рэдакцыйна-выдавецкай установе «Літаратура і Мастацтва». Тэлефоны аддзела маркетынгу: 284-66-71; 284-84-62.

### ІМПРЭЗЫ

## СВЯТА НОВЫХ КНІЖАК

У мінскай бібліятэцы імя Янкі Купалы адбылася прэзентацыя кнігі Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла», якую выпусціла выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў папулярнай серыі «Прыгоды і фантастыка». Пра творчасць Л. Рублеўскай гаварылі не толькі пісьменнікі з пакалення «тутэйшых» (Б. Пятровіч, У. Сіўчыкаў, А. Канапелька, Л. Сільнова і В. Шніп), але і сябры суполкі «Літаратурны квартал», якой кіруе пісьменніца. І не дзіўна, што працягам прэзентацыі кнігі Л. Рублеўскай стала святкаванне выхаду ў свет зборніка паэзіі «Літаратурны квартал», а таксама гадавіны стварэння суполкі. Са сваімі творами перад прысутнымі выступілі Зм. Арцох, Т. Барысюк, Т. Будовіч, А. Бязлепкіна, Н. Дзянісава, С. Канановіч, М. Кандратаў, Н. Капа, І. Клепікаў, Н. Кучмель, Д. Лосева, Р. Малахоўскі, С. Мінскевіч і С. Патаранскі. Вяла імпрэзу Аксана Спрычан.

Н.К.

## НАША ПЕРАМОГА

**«Ідзе час, год за годам...  
Даўно скончылася вайна,  
але ж старыя раны  
па-ранейшаму трывожаць.  
І памяць таксама, — як рана.»  
Такімі радкамі заканчваецца  
кніга-споведзь «Застаюся  
жыць» славутага падрыўніка,  
камандзіра дыверсійнай  
групы Фёдара Бачылы.**

Успамінаецца, як у сакратарыят рэдакцыі газета «Чырвоная змена» уваходзіў Фёдар Афанасьевіч, клаў перад адказным сакратаром фотаздымкі і, пакуль Міхаіл Нікішын адбіраў, якія з іх ставіць у нумар, пытаўся ў мяне: «Як моладзь жыве?»

Я ўсміхаўся, расказваў яму пра студэнцкае жыццё, пасля чаго Фёдар Афанасьевіч запрашаў мяне ў рэдакцыйную фоталабараторыю. Там, у маленькім, два на тры метры, пакойчыку, сярод незлічонай колькасці фотаздымкаў, Бачыла выцягваў цэлафанавы пакет, даставаў з яго крыху выцвілыя фотаздымкі, не спяшаючыся раскладваў іх на стала і расказваў:

— Мне шчасціла на сяброў. Яны былі розных узростаў і характараў. Вайна ставіла перад імі ўсялякія выпрабаванні, але ж кожны раз яны выходзілі з іх з пачуццём уласнай годнасці. — Вось, напрыклад, — ён узяў фотаздымак Івана Сазаня і Мікалая Шкоры. — Мы разам вучыліся падрыўнай справе, разам хадзілі на «жалезку».

А гэта — Ева Федарэнка. Яна пусціла пад адхон дзевяць эшалонаў, узнагароджана ордэнам Чырвонага Сцяга.

Галя Русаловіч — паэтычная душа. Не суджана было ёй застацца ў жывых.

Ці вольна праведзена шэраг буіна-маштабных аперацый супраць фашыстаў. За баявыя заслугі яе ўзнагародзілі ордэнамі Чырвонага Сцяга і Айчынай вайны.

Мужна змагаліся з ворагам Вера Рамановская, Аляксей Бельскі, Васіль Баркун, Таццяна Лапчук...

Прафесія лётчыка вабіла Фёдара Бачылу з дзяцінства. Ледзь толькі загудзе ў небе самалёт, як для хлопчыка знікала ўсё зямное: ён уяўляў сябе за штурвалам і сачыў за самалётам да таго часу, пакуль той не ператвараўся ў кропку.

З захапленнем збіраў, клеіў макеты планераў і дырыжабляў, а сапраўднымі святамі становіліся дні, калі ў родную Бардзілаўку, што каля Мінска, прыязджаў аднавясковец, які служыў у авіяцыі. Ён даваў хлопчыку прымерцаваць фуражку з блакітным акалышкам.

Калі ж настаў дзень, які здаўся Фёдару, што ён дарослы, (на самай справе закончыў восьмю класамі), падышоў да бацькі, прамовіў: «Паеду ў Мінск працаваць». Бацька, Афанасій Іванавіч Бачыла, дваццаціпяцігадзінны, старшыня калгаса, выслушаўшы сына, адказаў:

— Што ж, едзь, папрацуй. Ты ўжо дарослы чалавек... Толькі запомні, не цу-

райся ніякай працы, рабі яе якасна, як для сябе. Помні, як у нас гавораць: «Ад гразі заўсёды можна адмыць рукі, а васьмь калі запанганіш сумленне, — нічым не адмыеш».

Гэты наказ Фёдар Бачыла нес праз усё жыццё. Лётчыкам яму стаць не давялося, праз некалькі дзён, як прыехаў у Мінск, распачалася вайна. Вярнуўся ў вёску і разам з патрыятычна настроенымі сябрамі Леанідам Бельскім, Уладзімірам Арцёмавым, Іванам Сазанем, Міколам Шкорам і

кеты, пачуліся аўтаматныя чэргі. Мы пабеглі ў лес».

Потым быў другі, трэці, дзесяты паход... Рэдкія выбухі на чыгуны перараслі ў «рэйкавую вайну». Аварыйныя цягнікі штодзень накіроўваліся з Мінска на Пухавічы, Баранавічы, Барысаў, Маладзечна. Уздоўж чыгункі немцы высеклі лес, пабудавалі дзоты, правялі сігналізацыю. Па дарозе выстаўляўся патруль. Тым не менш партызанская армія расла, мацнела. Яна пачала ўдзельнічаць у аперацыях супраць рэгуляр-

## ЗАСТАЕЦЦА ЖЫЦЬ

Васілем Арцёмавым з біралі зброю, былі сувязнымі паміж партызанскім атрадам «Перамога» і падпольшчыкамі Мінска, разносілі лістоўкі са звесткамі Саўінфармбюро і газеты «Звязда».

Праз нейкі час, а дакладней, 27 кастрычніка 1942 года Фёдар Бачыла быў залічаны ў партызанскі атрад імя Варашылава. Спасцігаць партызанскую навуку давялося ў атрадзе разведчыкаў пад камандаваннем Леаніда Сарокі.

Першае баявое хрышчэнне Фёдар Бачыла прыняў падчас аперацыі па знішчэнні нямецкага гарнізона ў вёсцы Такарна, потым наступны бой на шашы Слуцк — Мінск, а крыху пазней, паміж станцыямі Калядзічы і Міханавічы, падарваў першы нямецкі эшалон. Гэта адбылося 14 снежня 1942 года. Такіх небяспечных, але ж радасных хвілін яму давялося перажыць шмат.

«У першы выхад на «жалезку», — успамінае ў кнізе Фёдар Бачыла, — вырашылі паставіць міны ў двух месцах — не ўзарвецца адна, дык спрацеўшая другая. У драўляныя скрынікі з толам уставілі на грамаце, прымацавалі шнуры. Усё рабілі хутка, хаця і вельмі хваляваліся. Пачулі, як набліжаўся грукат калёс, а калі паравоз накіраваўся на міну, Анатоль рэзка пацягнуў за шнур. Мы прыціснуліся ў мокры мох, але міна не спрацавала. Прайшла нейкая хвіліна і выбух адарваў ад цягніка з дзесятак вагонаў і выкінуў іх на ўзбочыну. Гэта Анатоль Сцепаў рвануў за другі шнур. Ён падклаў міну збоч ад нашай. У небе ўспыхнулі ра-

ных часцей нямецкай арміі, узброенай артылерыяй і танкамі. Цяжкія баі пачаліся амаль за кожную вёску.

Неяк атрадная разведка данесла, што паміж вёскамі Міханавічы і Забалацце (спаленай немцамі) не замінаваны падыходы да жалезнай дарогі. Фёдар Бачыла сабраў сваю групу, выйшлі на заданне. Дзейнічалі як заўсёды, дакладна і хутка. З Валодзем Карпіловічам ён заклаў міну і толькі крыху адбегліся ад насыпу, як іх заўважыў патруль. Кінуліся наўцёкі. Уздагон затрашчаў кулямёт, пачуліся адзіночныя вінтавачыя стрэлы. Бачыла спатыкнуўся, упаў. Адчуў, што паранены. У гэтую хвіліну на дарозе ўскальчыў паветра моцны выбух. Падумаў: «Дваццаць васьмь. Вось і закончыўся мой апошні паход на «жалезку»...

Неўзабаве часці Чырвонай Арміі вызвалілі Беларусь. Цэлых пяць гадоў Фёдар Афанасьевіч Бачыла лчыўся, а потым, з 1949 года, прыйшоў у рэдакцыю газеты «Чырвоная змена» і доўгі час не раставаўся з фотарэпарцёрскай лейкай.

Віктар ПАТАПЕНКА

## ОЙ, РАНА НА ІВАНА...

Купалле, інакш Ян альбо Іван, святкуецца ў ноч з 6 на 7 ліпеня і прыпадае акурат на самы росквіт жыватворных сіл прыроды. Нездарма ў беларусаў яно лічыцца старажытным святкам аратаяў. Напярэдадні людзі рабілі запасы лекавых раслін, збіралі розныя зёлкі і кветкі для вяноў, суцяшаліся варажбой. Вечарам дзенебудзь каля вады раскладвалі вялікія зыркы вогнішчы. Хлопцы і дзяўчаты вадзілі карагоды, скакалі праз агонь, спявалі купальскія песні, а самыя смелыя апоўначы хадзілі ў лес шукаць чароўную папараць-кветку. Аднак у той жахлівы дзень, 6 ліпеня 1941 года, жыхары вёскі Альхоўцы, што ў Ляхавіцкім раёне, не расплывалі купальскія вогнішчы, не пусквалі па рэчцы вянікі, не чупалі ў вёсцы спрадвечнае: «Ой, рана на Івана», ды і папараць-кветка, на якую, згодна з павер'ем, сыходзіць агонь Перуна, у глухую поўнач, мусіць, не зацвіла.

Ужо два тыдні, як пачалася вайна. Паблізу Альхоўцаў — уздоўж Слуцкай шашы і каля Шчары-ракі — колькі сутак не змаўкала гарматная і кулямётная страляніна, дрыжэла ад выбухаў зямля. Яшчэ 24 чэрвеня танкавыя калоны Гудэрыяна, якія імкліва рухаліся з-пад Бярэсця, надоўга былі спынены каля суседняй вёскі Завіне. Тут разгарэліся жорсткія баі. Пазіцыі абаронцаў вораг атакаваў бесперапынку, кожны раз губляючы тэхніку і жывую сілу, ды ўсё ж савецкія войскі вымушаны былі адціснуць на новы рубеж. Фашысцкія аўтаматчыкі шмат разоў спрабавалі фарсіраваць Шчару, але без вялікага поспеху. На пераправе каля вёскі Мінічы валяліся сотні варажых трупцаў, дыміліся дзесяты падбітых танкаў.

Жыхары Альхоўцаў у гэты час з трывогай прыслухоўваліся да незнаёмых ім гукаў вайны, а на чым з боязною ўгледзілі ў зарыва, што трапяталася за лесам над грукатлівай шашой. І раптам усё сціхла, наступіла мёртвая цішыня. Толькі яшчэ колькі дзён вецер даносіў пах гарэлага жалеза, дзесьці дыміліся галавешкі хат, спаленае, ужо амаль даспелае, жыта. Тую ж вёску Завіне разлютаваныя фашысты проста расстралілі з танкаў. У Альхоўцы, зразумела, людзі ўжо ведалі пра гэтыя крывава-выя падзеі і таму, сабраўшыся купкамі на вуліцы, радаваліся, што ліха і злыбда абмінулі іх. І тут нечакана ў ваколіцах пачуўся грозны гул матараў: захмялелыя ад першых ваенных удач, да вёскі Альхоўцы набліжаліся фашысты. Далей усё было як у самым неверагодным, жахлівым сне.

Эсэсаўскі афіцэр, які камандаваў справай над безабароннымі людзьмі, мабыць, ведаў, што сёння 6 ліпеня і гэты звышнатурны земляробчае свята славян. Першай ахвярай у Альхоўцах стаў Іван Ажал. Фрыц проста так, дзеля смеху, выхапіў зброю і разрадыў яе ў дваццацігадовага юнака, а калі той зварухнуўся ў агоні, падбег і дабіў яго стрэлам у вуха. Цяпер гэта называецца «кантрольным» стрэлам. Потым і наогул фашысцкія непадзёгады выйшлі з натоўпу ўсім «рускім» Іванам. У шэрэнгу сталі шэсць хлопцаў з такім імем. Афіцэр, пэўна, западозрыў, што выйшлі не ўсе, і асабіста выцягнуў з натоўпу яшчэ трох маладых мужчын. Выбіраў самых рослых і дужых.

Пад руку фашысту, аднак, трапіліся зусім не Іваны — Іосіф Кулік, Васіль Маслоўскі, Аляксей Страмаву. Іншых Іванаў

проста не было. Усіх ахвяр з паднятымі рукамі павялі да лесу, за імі нямецкія аўтаматчыкі гналі сялян з рыдлёўкамі, якіх прымуслілі капаць яму. На мосціку цераз рэчку, дзе капісці гарэлі купальскія вогнішчы, доўгай чаргой застрэчы кулямёт. Так паблізу роднай вёскі загінулі ўсе альхоўскія Іваны і іх маладыя сябры:

Ажал Іван Фёдаравіч,  
Бортнік Іван Канстанцінавіч,  
Кулік Іосіф Андрэевіч,  
Маслоўскі Васіль Мікалаевіч,  
Маслоўскі Іван Міхайлавіч,  
Піліпчык Іван Іванавіч,  
Піліпчык Іван Міхайлавіч,  
Смаршчок Іван Андрэевіч,  
Страмаву Аляксей Аляксеевіч,  
Страмаву Іван Раманавіч.

Спакон веку вясёлае земляробчае свята, Купалле 1941 года для жыхароў Альхоўцаў стала днём чорнай і вечнай жалобы. Ужо надвечоркам, як толькі ад'ехалі карнікі, вясцоўцы з ямы на бапоце выкапалі нявінных ахвяр і назаўтра пахавалі на могілках ў Петухоўшчыне. Такія васьмь д'ябальскія жарты фашызму: людзей расстралілі толькі за тое, што яны «рускія» Іваны. Дарэчы, самаму старэйшаму з іх, І. М. Піліпчыку, споўнілася б толькі дваццаць сем гадоў. Пасля вайны на месцы расстрэлу быў пастаўлены сціплы помнік, на якім выбіты прозвішчы ўсіх альхоўскіх юнакоў, забітых у адзін дзень. Яшчэ доўга ў вёсцы Альхоўцы не гарэлі купальскія вогнішчы, дзяўчаты не вадзілі карагоды і не цвіла апоўначы чароўная папараць-кветка.

Алена ГАРДЗЕЙ

4—5 снежня 2003 года на факультэце журналістыкі Белдзяржуніверсітэта прайшла Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя “Журналістыка – 2003”, у межах якой працавалі сем секцый, у тым ліку “Стылістыкі і літаратурнага рэдагавання”, “Гісторыі журналістыкі і літаратуры”, “Літаратурна-мастацкай крытыкі”... Уражанне ад працы апошняй секцыі, якой кіравала Л. Саянкова, загадчык аднайменнай кафедры БДУ, было ашаламляльнае.

Чамусьці “поліфанічнасць” назіранняў за тэндэнцыямі і перспектывамі развіцця сучаснага мастацтва, плёнам якіх паўстаюць публікацыі ды выступленні ў айчынных СМІ, лёгка змяшчаецца ў “лагчыны” паміж Іроніяй ды Істэрыкай, гэтымі Сцылай і Харыбдай найноўшага досведу. У падобным “кантэксце” размова за імправізаваным “круглым сталом”, што аб’яднаў літаратуразнаўцаў, мастацтвазнаўцаў, культуролагаў, тэатральных і кінакрытыкаў, уражвала канструктыўнасцю палемікі, якая вызначалася перадусім скіраванасцю да выніковай “стваральнасці”, але не да “руйнавання” альбо “знічжальнасці”.

Здаецца, менавіта чытачу “ЛіМа” варта было б адмыслова паўдзельнічаць у “працягу” згаданай сустрэчы.

Можна абраць “утульна-пасійны” варыянт – і, похапкам ці нетаропка аглядзеўшы тыя матэрыялы канферэнцыі, якія будучы з’яўляцца ў рубрыцы “Тэрыторыя культуры”, стаіць на іх не рэагаваць. (Спадзяюся, аднак, што першая ж падборка “тэкстаў-тэзісаў” здолее скласці ўяўленне не толькі пра разнастайнасць даследчыцкіх зацікаўленняў сённяшніх крытыкаў, але і пра “якасць” іх навуковага плёну).

З другога боку, можна, ухапіўшы рытуальныя дзіды, далучыцца да тлумнай, але ж безвыніковай іранічна-істэрычнай валтузні.

Зрэшты, можна дазволіць сабе раскошу быць шчырым, і годным, і сацыяльна актыўным, і пераканаўча-разумным – раскошу быць сабою.

Свабода выбару – татальная.

Ірына ШАЎЛЯКОВА

Вольга  
МЯДЗВЕДЗЕВА  
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі

## «КАНЦЭПЦЫЯ САЛАТЫ», АЛЬБО «ТЫРАНИЯ ІНТЭЛЕКТУАЛЬнай ПОШЛАСЦІ»

Новы тэлевізійны сезон на БТ пачаўся з абмеркавання патэнцыйных праектаў у праграме “Добрай раніцы, Беларусь!” пад “акампанементам” “канцэпцый салаты”, як абсалютна сур’ёзна абвясціла адна з вядучых, наразаючы на тэлеэкран агуркі ды памідоры. Як тут не згадаць пра “нястрымную экспансію ўласнай натуры”, адну з галоўных рысаў масавага чалавека, пра што яшчэ ў 30-я гады мінулага стагоддзя пісаў вядомы іспанскі філосаф і даследчык культуры Х. Артэга-і-Гасэт у сваім эсе “Паўстанне масаў”. У раздзеле “Уводзіны ў анатомію масавага чалавека” ён зазначае: тое, “што раней лічылася шанцункам і спараджала пакорлівую ўдзячнасць лёсу, стала правам, якое не бласлаўляюць, але якога патрабуюць”. Масавы чалавек, на ягоную думку, зусім не дурны. Наадварот, ягоныя разумовыя здольнасці і магчымасці сёння шырэй, чым калі-небудзь. Але гэта не ідзе яму на карысць. Раз і назаўсёды асвячае ён “мешаніну вядомых ісцін, навязаных думак і проста славеснага смецця”... Тыранія інтэлектуальнай пошласці ў грамадскім жыцці, магчыма, найсамабытнейшая рыса сучаснасці, якую найменш можна супаставіць з мінулым... Хіба не ёсць найвялікшым прагрэсам тое, што масы займелі ідэй, іначай – культуру? Ні ў якім выпадку. Таму што ідэй масавага чалавека такімі не з’яўляюцца і культуры ён не займае... Хто прагне ідэй, павінен іх дамагацца... Культуры не існуе, калі няма апірышчаў законнасці, да якіх можна звярнуцца. Культуры няма, калі да любых, нават да самых крайніх поглядаў няма павагі... Культуры няма, калі эстэтычныя спрэчкі не маюць на мэце абарону мастацтва.

Калі ўсяго гэтага няма, дык няма і культуры, а ёсць у самым прамым і дакладным сэнсе слова дзікуства”.

Пры ўсёй завостранасці пазіцыі філосафа, на жаль, даядзецца прызнаць, што ягоныя словы не страцілі значнасці і зараз. Сёння, як мяркуюць многія даследчыкі сучаснай культуры, “масавы чалавек” трансфармуецца ў “чалавека натоўпу”. Асабліва выразна тое выяўляецца ў практыцы шоу-бізнеса, адмысловай “бізнес-культуры”, што прэтэндуе на ўласную эстэтыку.

Сучасны культурны кантэкст – гэта змешванне, а нярэдка і супрацьпастаўленне класічнай і некласічнай эстэтыкі. Класічнаму паняццю творчасці супрацьстаіць ідэя крэатыўнасці (ад англ. “to create” – тварыць), што азначае разбурэнне традыцыйных уяўленняў пра культурную іерархію, якая падзяляе культуру на “элітарную” і “масавую”. Зараз актуалізаваная іншая апазіцыя. У дачыненні да кінематографа яна гучыць як “аўтарскае” – “жанравае”, прычым абодва складнікі часта спалучаныя ў прасторы адной стужкі.

Развіццё атрымлівае ідэя сінестэзіі – сціранне граняў паміж традыцыйнымі відамі і жанрамі мастацтва. Мастацтва лучыцца з немастацтвам.

У падобнай сітуацыі варта спадзявацца на зусім не рамантычную пранікліваць Ю. Лотмана, які сцвярджаў, што “шлях да будучага мастацтва будзе пралягаць праз этап “немастацтва”. І калі паміж вяршынямі падзення і ўздыму існуе сіметрыя, дык у будучым мы можам чакаць новага ўздыму мастацтва”.

Хочацца, каб кошт гэтых пераўтварэнняў не стаў бы пераадольна высокім і каб “тыранія інтэлектуальнай пошласці” раскашавала як мага менш.

Пётр  
ВАСЮЧЭНКА  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

## СТВАРЭННЕ БЕЛАРУСКАГА НАЦЫЯНАЛЬНАГА МІФУ Ў КАНТЭКСТЕ МАСАВАЙ КУЛЬТУРЫ

Свая масавая культура ў звыклым яе разуменні ў беларускай рэальнасці

немагчымая, бо прадугледжвае звышвялікі тыражы, а колькасць насельніцтва нашае дзяржавы ледзве дасягае дзесяці мільёнаў. Колькасць носьбітаў беларускай мовы ў Беларусі значна меншая. У эстэтычнай прасторы Беларусі валадарыць чужыя масавыя культуры, але ж нацыянальнае жыццё кожнага народу грунтуецца на падмурках уласнай гісторыі і традыцыі.

Рэтрансляцыя нацыянальнай культуры ва ўсвятленую адбываецца шляхам перакладу. У лакальных культурных полі самасцвярджэнне нацыянальнай мадэлі адбываецца праз канкурэнцыю з іншымі субкультурамі. Стварэнне нацыянальнага міфу ў наш час – працэс заканамерны, характэрны як для вялікіх, так і для малых нацый.

Некрытычнае і бязладнае засваенне тыражаванай калямастацкай прадукцыі прывяло да перакосу грамадскага густу. Галоўным выдаткам субкультурнай экспансіі (незалежна ад таго, адкуль яна імпартаецца – з ЗША, Германіі, Індыі, Бразіліі, Расіі) мне бачыцца тое, што яе міфалагемы не прыстасаваныя да таго шляху, якім рухаецца беларускае грамадства.

У сённяшніх варунках маскультура ў Беларусі не можа стаць тым, чым была прадукцыя Галівуду за часамі “Вялікай дэпрэсіі” ў ЗША, калі яна выконвала функцыі сацыялізацыйнай тэрапіі.

Стварэнне нацыянальнай ідэалогіі і міфалогіі сродкамі мастацтва абумоўлена некаторымі абавязковымі чыннікамі. Першы з іх – захаванне ўстойлівага балансу паміж традыцыйнай і масавай культурамі. Маскульт знаходзіцца ў стане перманентнай залежнасці ад культурнай традыцыі, у той час як паважнае мастацтва толькі “падпітваецца” здабыткамі маскульту.

Паколькі ж традыцыйнае мастацтва існуе толькі на нацыянальнай глебе, дык архетыпы, знойдзеныя ў рэчышчы гэтай традыцыі, становяцца абавязковымі і для масавай культуры.

Адзін з самых устойлівых архетыпаў Беларускай культуры – ідэалагема дому, культ жытла. Асабліва беларускі хранатоп будучыя твораў маскульту будзе нараджацца з утульнага інтэр’еру старадаўніх замкаў, магнацкіх палацаў, шляхецкіх гнёздаў, заможных сядзіб, дагледжаных сялянскіх гаспадарак.

У гэтых інтэр’ерах будзе разыгравацца папулярная драма беларускага жыцця. Яе асновай могуць стаць такія шэдэўры беларускай літаратурнай класікі, як раманы і апавесці Э. Ажэшкі, навела “Трапалёначка” Ф. Багушэвіча, творы В. Ластоўскага, У. Караткевіча, І. Мележа, І. Шамякіна, сучасных аўтараў.

Гераямі такіх твораў могуць стаць літаратурныя вобразы панянак, дзяўчат, паннаў, якім уласцівыя зменлівасць, рух, развіццё, нязмушанасць, непасрэднасць, віталізм, выкшталонасць, грацыя (Ядвіся, Паўлінка, Надзея Яноўская, Майка – гераяні твораў Я. Коласа, Я. Купалы, У. Караткевіча).

Герой-мужчына міфалагізаваных маскультывых твораў не павінен нагадваць амерыканізаваны тып джэнтльмена, які паказвае ўсмішку на трыццаць два зубы і гатовы пазбавіць зубоў кожнага свайго ворага. Беларускі тыпаж ведае, калі варта ўжыць фізічную моц, але ведае і спосабы пазбегнуць канфлікту. Ён інтравертны, рэфлектыўны, задумлены, самавіты, самаіранічны, цвёрды ў экзістэнцыйным выбары, прагматычны ў побыце, але кранальна бездапаможны ў нестандартных сітуацыях, чым прываблівае жанчын. Такая гераяні, такі герой і такі хранатоп пакуль што створаны толькі ў рэчышчы класічнай беларускай літаратуры і мастацтва. Іх шлях у масавую культуру можа пакласці пачатак станаўленню сучаснага беларускага міфу.

Галіна  
БАГДАНАВА  
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

## ПРАБЛЕМЫ ЭСТЭТЫЧНАГА ВЫХАВАННЯ НА СТАРОНКАХ РЭСПУБЛІКАНСКАГА ДРУКУ

Росквіт цывілізацыі немагчымы без росквіту культуры, якая не толькі дае чалавеку паўнаважны адпачынак, але, галоўнае, актывізуе яго творчы патэнцыял. І не дарма, калі ў канцы ХХ ст. усе загаварылі пра “японскі чуд”, у друку з’явіўся цэлы шэраг публікацый пра дасканалую, заснаваную на вывучэнні традыцыі, японскую сістэму эстэтычнага выхавання. Ужо ў пачатковай школе японскія хлопчыкі і дзяўчкі, як выветлілася, здольныя ўспрыняць у шмат разоў больш адценняў аднаго колеру, чым іх аднагодкі з Еўропы.

На тэрыторыі былога Савецкага Саюза быў вельмі папулярны часопіс “Юныі художник”, які даваў інфармацыю з гісторыі мастацтва, знаёміў будучыя мастакоў з тэхналагічнымі асаблівасцямі розных відаў творчасці. Можна было знайсці інфармацыю па эстэтычным выхаванні і на старонках газеты “Культура”, часопісаў “Іскусство”, “Творчество”, “Декоративно-прикладное искусство” і інш.

На пачатку ХХІ ст. Беларусь апынулася ў вельмі адчувальным вакууме інфармацыі па эстэтычным выхаванні. З аднаго боку, працуюць дзесяткі, сотні дзіцячых мастацкіх школ і студыі, Дамы рамёстваў і г.д., ёсць навукова-даследчыя ўстановы (у прыватнасці, Беларускі інстытут праблем культуры), якія рупяцца пра зберажэнне і папулярнасць вопыту эстэтычнага выхавання, а з другога – шырокае распаўсюджанне інфармацыі па эстэтычным выхаванні немагчымае.

Мы свядома не будзем кранаць выданні, якія маюць занадта вузкае кола чытачоў. Звернемся да папулярных сярод настаўнікаў і вучняў “Настаўніцкай газеты”, “Раніцы” (да 2002 г.), “Зоркі”, “Культуры”, “Літаратуры і мастацтва”, часопісаў “Пралеска” (дашкольнае выхаванне), “Мастацтва”, “Бярозка”, “Першацвет” (да 2001 года).

Прааналізаваўшы публікацыі за апошнія гады, можна зрабіць наступныя высновы:

1. Найбольш часта пытанні эстэтычнага выхавання асвятляюцца ў інфармацыйных жанрах (“Настаўніцкая газета”, “Культура”, “Зорка” і інш.), гэта датычыць як асобных мерапрыемстваў, так і цікавага вопыту.

2. Газеты і часопісы спрабуюць кампенсавать востры дэфіцыт інфармацыі, асабліва візуальнай, з гісторыі сусветнага і беларускага мастацтва (рубрыкі “Кунсткамера” (гісторыя мастацтва ў вобразах) у “Першацвете”, “Шэдэўры”, “У альбом калекцыянера” (“Мастацтва”), “Залатая палітра” (“Раніца”), серыя публікацый у часопісе “Пралеска” і інш.)

3. Набываюць папулярнасць мастацкія конкурсы, якія наладжваюць рэдакцыі (так у 2002 годзе пераможца конкурсу, прысвечанага Г.Х. Андэрсену, 12-гадовай Т. Балакірава змагла наведваць Данію і прывезла адтуль новыя свае малюнкi).

4. З’явілася патрэба фіксаваць і распаўсюджаць вопыт выхавання будучыя мастакоў і не толькі мастакоў (публікацыі пад рубрыкай “Эстэтычнае выхаванне” ў часопісе “Мастацтва”).

5. На старонках газет і часопісаў вельмі рэдка з’яўляюцца вострыя праблемныя публікацыі па пытаннях эстэтычнага выхавання і мастацкай адукацыі.

6. Практычна не сустраеш нарысаў пра лепшых выкладчыкаў такога прадмета як “Сусветная мастацкая культура”, які ёсць у раскладах усіх сярэдніх школ, выкладчыкаў спецыяльных дысцыплін, якія выхавалі вядомых ва ўсім свеце мастакоў, музыкантаў і г.д.

ХХІ стагоддзе, як сцвярджаюць філосафы, будзе стагоддзем гуманітарным. А без эстэтычнага выхавання гуманізацыя грамадства немагчымая.

ВЕЧАРЫНА КНІГІ

Прэзентацыя гістарычнага рамана Васіля Якавенкі "Надлом" праходзіла ў вялікай зале Дома літаратара...

Вёў прэзентацыю паэт С. Законнікаў. Урыўкі з рамана "Надлом" артыстычна прачыталі студэнты ІV курса БДУ культуры А. Скрыпчык, У. Козіч, Д. Тарасенка...

У падрыхтоўцы і правядзенні вечарыны разам з СБП прынялі чыны ўдзел фундаментальная бібліятэка БДУ і асабіста І. Шкіронак...

Н. Д.

ВЫДАННІ

БЕЛАРУСКАЯ "ЮНОСТЬ"

Маскоўскі часопіс "Юность" — з тых выданняў, якія, памятаючы добрую заўважку, па-ранейшаму значную ўвагу надаюць публікацыям твораў аўтараў, якія жывуць у колішніх савецкіх рэспубліках...

Белоруссия! Белоруссия! Я люблю твои нивы русые И старинный былинный сказ...

А. М.

У Беларускай мастацкай культуры ў XX стагоддзі сфармавалася спецыфічная сімволіка філасофскага спасціжэння эпохі. Асабліва значныя дасягненні ў азначанні гістарычнага часу і нацыянальнай культурнай прасторы належаць пейзажыстам жывапісу, медытатывнай лірыцы, сацыяльна-філасофскай прозе.

«СВАІМ ХОДАМ, ЧАСАМ ЛОМКІМ...»

Нямала падстаў для падобнага роду сцвярдзенняў дае і раман Васіля Якавенкі "Надлом" (Мн.: Беллітфонд, 2003) — першы зварот шырокавядомага публіцыста да эпічнай жанравай формы.

Можа паказацца, што папярэдня гаворка пра праблемы нацыянальнага семіёзісу не адпавядае мэтам рэцэнзавання першага ў творчай біяграфіі пісьменніка рамана. Ці не лепш было б адзначыць дасягненні і пралікі, якія абавязкова ж павінны быць у першым эпічным творы аўтара, і па традыцыі параіць яму больш практыкавацца ў напісанні малых жанравых формаў?

Больш ці менш значныя недахопы ў кампазіцыі багатага гістарычнага матэрыялу, сюжэтабудове, у выкарыстанні выяўленчых сродкаў, зразумела, можна і трэба адзначыць. Чытачу хацелася б, напрыклад, атрымаць больш пераканаўчую сацыяльна-псіхалагічную матывацыю паводзін некаторых герояў. Рэтраспектыўны паказ даваеннага станаўлення такіх персанажаў, як Данік Плонгер і Іллік Дубовіч, мог бы стаць выдатным кантрастам да жыццяпісу Рамановічавага радаводу. Зрэшты, аўтару не заказа-

на і сёння ўзмацніць гучанне гэтай тыповай для беларускага быцця паралелі, не позна выправіць і моўныя хібы (русізмы, неапраўданую падмену "цікавасці" "цікаўнасцю"), памылкі друку (камандзір Баранавіцкага партызанскага злучэння Чарнышоў на с. 395 стаў Чарнышэвічам). Недахопы, нават прыватныя, ёсць недахопы, але ў рамане "Надлом" увага чытача засяроджваецца ўсё ж на глыбіні мастацкай інтэрпрэтацыі, вобразнага ўвасаблення беларускага быцця. У творы разгортваюцца і забяспечваюцца ча-

тэкстуальнага кантэнціму. У такой сітуацыі неабходна асцязь дамінае над верагоднасцю, а семантыка вырастае з суаднеснасці і ўзэмаасувязі рэаліі, а не творчай, няхай сабе гіпатэтычна рэальнай фантазіі. Аўтар гістарычнай дакументалістыкі стаіць перад пагрозай застацца з фатаграфічнай копіяй рэальнасці, напісаць "яшчэ адну старонку", нічога не дабаўляючы да сэнсавага паглыблення. З В. Якавенкам гэтага не адбылося. В. Якавенка ўспрымае беларускі "знак бяды" і "чалавечы знак", выходзячы з экзістэнцыяльнай патрэбы нацыянальнага самасцвярджэння.

Няздзейсненую, хоць гіпатэтычна вельмі верагодную "казку жыцця" ў сваіх Сумлічах (Цімквічах) К. Чорны разглядаў на "вялікім скрыжаванні" крывавага гульніаў еўрапейскай геапалітыкі. В. Якавенка ўбачыў быццё свайго Моталы на скрыжаванні крыважэрных інтарэсаў прэтэндэнтаў на сусветнае панаванне.

Тым не менш з таго часу, як Беларусь, а разам з ёю і Моталь, страцілі сваю дзяржаўную годнасць, тут на працягу двух стагоддзяў дзяржаўнае кіраванне ажыццяўляюць чужыныцы — бяруць уладу метадам "накатаў". Гэтая хвароба яшчэ больш небяспечная за былыя наезды сарматыскай мультытыраніі. В. Якавенка ўпершыню пасля класікаў на пачатку дзяржаўнага адраджэння звярнуўся да матыву "забранага краю". Савецкі парадны партрэт Беларусі — гэта край фабрык, машын, і абавязкова Беларусь "сінявокая". На працягу дзесяцігоддзяў гэты імідж засланяў "праўду веку". Яна — пад "накатамі" Суворова, Мураўёва-вешальніка, кайзераўцаў, пілсудчы-



ТАНЮ ШКАДА...

"Это не та, — воскликнул Иаков, увидя в рассвете лицо жены, с которой уже "переспал".

(В.Розану, "Апошняя лісце")

парускай нацыянальнай паянкі "вырас" такі рускамоўны "трохпавярховы" матэрыял...

меснай працы ў часопісе "Крыніца" вядомую, неаднойчы прамоўленую на публіку, тэзу Уладзіміра Някляева: я схільны да кампрамісаў, аднак да пэўнай мяжы, за якую не пераступлю ні пры якіх варунках... Дык што ж азначаюць нядаўнія публікацыі пазмы і "раманчыка" — што самазабаронная мяжа яшчэ не прайдзена ці ўсё ж пазт пераступіў я наперакор сваім былым маральным прынцыпам? Вунь жа, нават сам Аляксандр Сяргеевіч аднойчы не ўтрымаўся і "забаловаў", напісаў непрыстойную казку "Цар Мікіта і сорок яго дачок". Казка хадзіла ў спісах і толькі ў 1949 годзе ў 2-м томе Поўнага 10-томнага збора твораў была нарэшце апублікавана... Дык тая ж казка пушкінская перад някляеўскімі "поездам" і "Лабухам", як Папялушка перад путанай...



Не так даўно я ўскосна і адасоблена-гідліва паспрабаваў абазначыць межы бруднага і другаснага ў мастацкай літаратуры. У сваім разуменні, вядома. І як прыклад негатывнай праявы згадаў "раманчык" Уладзіміра Някляева "Лабух". Між іншым, мімаходзь і тактоўна. Па-першае, пашкадаваў псаваць рэпутацыю выдатнаму паэту, па-другое, падумалася, што чалавек "закардонам" проста ад адчаю і адзіноты "даў маху", не "ўстаяў перад подымам маскультуры"... Дый апошня па часе паэтычныя творы У. Някляева "гаварылі" мне і ўрэшце "ўгаварылі" да прымірэнчай пазіцыі... (Хоць недзе паралельна да ўсяго зыбалася ў маёй памяці яго нападўдзісідэнцкая рускамоўная "мацогальная" пазма "Русский поезд", быццам бы перакладзеная з беларускай Евай Эн. Толькі вось з якой жа гэта бе-

Ды дзеля бліскачай пазмы "Паланэз" і на гэта рукой махнулася: ну, ходзіць тэкст у спісах, а можа, і не ён яго напісаў, можа, правакацыя якога псеўдапазіцыянера, хоць, што праўда, ідэя там прабеларуская... (Ну ніяк не магу ўцяміць, чаму гэта паэта Някляева апошнім часам усё часцей і часцей цягне да такіх пагранічных рэчаў. Няўжо вычарпаўся ўвесь станоўчы вопыт творчага жыцця таленавітага паэта?)

Безумоўна, як сталы літаратар я разумею, "из какого сора растут стихи", але ж не сам "сор", заўважце, а — паззія з яго. І, урэшце рэшт, не кэнзэр я "галойлітаўскі", каб не дапускаць "недопустимое" ў мастацкай творчасці. Ды ўсё ж ёсць і ў літаратуры пэўныя маральныя межы, якія хоць нікім і не пазначаюцца, апроч як Звыш, але вычуваюцца кожным сапраўдным творцам. І я, дарэчы, памятаю з часоў су-

"Как бы это изъяснить, Чтоб совсем не рассердить, Богомольной важной дуры, Слишком чопорной цензурой. Как быть?.. Помогите мне бог! У царевны между ног... Нет, уж это слишком ясно И для скромности опасно — Так иначе как-нибудь: Я люблю в Венере грудь, Губки, ножку особливо, Но любовное огниво, Цель желанья моего... Что такое?.. Ничего!.. Ничего иль очень мало... И того-то не бывало У царевен молодых Шаловливых и живых."

Хоць у давяршэнне казкі А.Пушкін не прамінуў пакінуць чытачу такі пасаж дзеля апраўдання "своей игривости":

"Многие меня поносят И теперь, пожалуй, спросят, Глупо так зачем шучу? Что за дело им? Хочу!.."

# "ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА" — ШКОЛЕ

Дзевяць год таму ў нашай рэспубліцы пачалося вывучэнне такога асаблівага прадмета, які фарміруе асновы светапогляду, як "Сусветная мастацкая культура". Сем год таму ў Мінску з'явіўся "тоўсты" літаратурны часопіс "Всемирная литература", дзе друкуецца арыгінальная перакладная літаратура, якія ў большасці сваёй ніколі не выдаваліся на рускай мове. Сустрэча прадмета і "сусветнага часопіса" абавязкова павінна была адбыцца, і яна адбылася — у канцы гэтага года.

11 / 2003



Всемирная литература

Трэба сказаць, што многія публікацыі часопіса і раней маглі выклікаць цікавасць у выкладчыка школьнага курса — цікавасць не толькі самую агульную, "інтэлектуальную", але і чыста практычную. Можна згадаць, напрыклад, гісторыка-літаратурнае эсэ вядомага англійскага пісьменніка Эдуарда Форстэра "Александрія", якое змешчана ў травеньскім нумары гэтага, 2003, года. Э. Форстэр пераканаўча даводзіць, што старажытная Александрія, гэты унікальны, заснаваны на стыку антычнай і егіпецкай цывілізацыі горад, была адным з галоўнейшых цэнтраў культуры і навукі. Гісторыя горада ў яго пераказе чалавечага мыслення. Вучоныя, літаратары, філосафы, рэлігійныя дзеячы, што жылі ў горадзе, вызначылі галоўныя напрамкі чалавечага мыслення на цэлыя стагоддзі і тысячыгоддзі. Словам, нарыс Э. Форстэра — гэта добрая падмога для ўрока па курсе "Сусветнай мастацкай культуры".

Аднак, зразумела, што школьнаму выкладчыку патрэбны не толькі агульныя, "для душы" нарысы, але і канкрэтны на вызначаную праграму тэму матэрыял. А яшчэ лепей серыя лекцый, якая складала б з часам завершаны курс па праграме таго ці іншага, гэта значыць 9-га, 10-га альбо 11-га класа сярэдняй школы. Менавіта таму часопіс "Всемирная литература" распачаў новую рубрыку "Сусветная мастацкая культура". У дапамогу выкладчыку. У № 11 за гэты год друкуецца нарыс "Смалянкі" Дзмітрыя Лявіцкага — люстра екацярынінскай эпохі". У дванаццатым нумары — "Вобраз жанчыны ў сусветным выяўленчым мастацтве". Аўтар нарысаў Таццяна Кенька — супрацоўнік бібліятэкі і адначасова школьны настаўнік: яна ўжо не адзін год выкладае "сусветную культуру". З 1999 года Т. Кенька піша для часопіса "Бібліятэка прапануе" аглядалныя артыкулы па курсу "Сусветная мастацкая культура", які атрымалі ў школе заслужанае прызнанне. Публікацыі "Всемирной литературы" не будучы, зразумела, паўторам артыкулаў з бібліятэчнага выдання. А для школьнага настаўніка, як нам уяўляецца гэты, шмат у чым новы курс "Сусветнай мастацкай культуры" будзе зручны яшчэ і тым, што настаўнік атрымае адначасова цікавы часопіс, які друкуе якасную літаратуру пад дэвізам "усе жанры, акрамя нуднага", і можа пры неабходнасці выкарыстаць у сваёй працы дадатковую інфармацыю, запэўчаную з іншых публікацый часопіса.

Што ж, пажадаем "Всемирной литературе" ў яе выкароднай і важнай справе — дапамога школе — паспехаў. Нам жа застаецца цяпер толькі і сачыць за часопісам і яго новай рубрыкай "Сусветная мастацкая культура".

Галіна НАПОЛОВА

каў, бальшавіцкіх камісараў, гітлераўцаў. Беларускі сэнс (у рамане "Надлом" ён мае выгляд пчалінай "наасферы" — пчалінай гаспадаркі Пятра Пісарчука) не змог сябе па-сапраўднаму сцвердзіць у беларускім горадзе на вейшадзе часу пад цяжарам "накатаў" з чужыны. Накаты былі розныя, але апека з іхняга боку заставалася нязменнай: "турмамі пеццілі, петлямі лашчылі" (Купала). Бальшавіцкі "накат" быў разлічаны на рэалізацыю праграмы, абвешчанай Мураўёвым: ліквідацыя культуры і мовы праз сістэму адукацыі і выхавання. Замест гаспадарскай парадыгмы — люмпенізацыя інтэлігенцыі, стаўка на "чалавека без багажа". Абгрунтаванне татальнаму расчлаванню — "тэорыя" класавай нянавісі і практыка чырвонага тэрору. Першапачатковы мінімум гэтай праграмы — разбурэнне кроўнасваяцкай блізкасці і гістарычнай памяці. Кампенсацыя павінна стаць адданасць партыйнай тыраніі. Энтузіязм — калі ласка, але ў форме працоўных армій. Хто думае інакш — той вораг народа.

У рамане "Надлом" раскрываецца спецыфічная для палескага рэгіёна пачынаўшчына, характэрная з часоў калектывізацыі: "Мёртвыя цел ляжаць пракосы, кроўю краскі зацілі" (М. Зарэцкі). Найбольш актыўным прыхільнікам і практыкам бальшавіцкай санацыі стаў малады чалавек без роду-племні Данік Плонгер. Статус партыйнага актывіста, зброя ў руках і ўлада партызанскага камандзіра, нянавісць і падазронасць поўнасцю кампенсавалі адсутнасць маральнай нормы. Дзяржаўна-партыйная тэорыя забяспечыла магчымасць спалучэння чалавечазабойчай практыкі з маральным камфортам. Даніку маглі б пазыздрасціць пушкінскі Барыс Гадуноў, Раскольнікаў, Вялікі інквізітар, Пятро Верхавенскі і нават Смердзякоў з д'ябаліды Дастаеўскага: ім яшчэ трэба было прыстасаваць хрысціянства да апраўдання чалавечазабойчай практыкі. Даніку не сняцца крывавыя хлопчыкі на чамі, не турбуюць нават цені знішчаных, прах яго роднай ся-

тры і маці. Кожны стрэл Плонгера ў патыліцу ўсё адно каму: дзеячы нацыянальнага адраджэння Скірмунту, таварышу па партыі, суседу, які занадта шмат ведае пра Даніка, сваяку, які ратаваў яго ад фашыстаў, — кожны стрэл апрыёрна апраўданы тэорыяй класавай нянавісі: "Між іншым, камуністычны ход падзей даў Плонгеру і ўсяму ягонаму хаўрусу магчымасць адкрытых грамадзянскіх забойстваў у імя самаадчування сябе творчай асобай".

Васіль Якавенка падкрэслівае маштабнасць перманентнага катастрофізму, творанага плонгераўшчынай на беларускай культурнай прастору.

Найбольш адчувальнай і цяжкай духоўнай траўмай беларускай нацыі стала страта гаспадарскай парадыгмы. У рамане "Надлом" узноўлена карціна вынішчэння двух гаспадарскіх радаводаў Беларусі. Плонгер і яго хаўруснікі знішчылі ў 1939 г. Рамана Скірмунта, а ў гады вайны звалі са свету бацьку і сына Рамановічаў. Гаспадар Пятро Рамановіч, пчаляр і кніжнік, і дыпламат, фундаатар беларускага адраджэння Раман Скірмунт былі аб'яднаны духоўна беларускай ідэяй. Гэтыя вобразы паўстаюць у творы як сімвалы тварэння беларускай нацыянальна-дэмакратычнай культуры. Сінтэз царкоўнай, рыцарскай, рамесніцкай і сялянскай субкультураў згодна з савецкім афіцыйным быццём немагчымы, дармо што гэтым шляхам пайшло ўсё чалавецтва. Р. Скірмунт выказаў сваю этнакансалідацыйную праграму ў шэрагу прац. Сярод іншых вылучаецца "Голас мінуўшчыны і патрэба часу" (1905).

В. Якавенка ў сваім гістарычным рамане надае дзейнасці Р. Скірмунта вялікае значэнне, маючы на гэта цвёрдыя падставы. Адраджэнская праграма Р. Скірмунта зрабіла вялікі ўплыў на пазіцыю "Нашай нівы", якую вульгарызатары якраз і ахайвалі за тое, што на яе старонках вырашаліся актуальныя праблемы станаўлення беларускай нацыі як суб'екта культуры. Блізкім па сваіх погля-

дах да Р. Скірмунта быў і Вінцук Гадлеўскі, забіты немцамі ў час акупацыі.

Пчаляр і сейбіт Пятро Рамановіч невыпадкова атрымаў у народзе прозвішча Пісарчук: сапраўдны беларус спрадвеку "быць зело кніжен". Невыпадкова таксама, што сюжэтная лінія Пісарчука сваімі сэнсамі пераплятаецца са слаўным гістарычным мінулым Моталы ў XVI ст., калі горад атрымаў права на самакіраванне. Адчуванне духоўнай павязі пакаленняў, патрэба яе ўмацавання падштурхоўваюць пісьменніка да выкарыстання такіх жанравых формаў, як сказ, сон, відзязь, якія вяртаюць да жыцця дух вядомых на Палессі легендарных прарокаў. Побач з Пісарчуком з мінуўшчыны паўстала постаць Мікіты Парыпы.

Аднак жа трагічны пафас рамана нарастае з кожнай старонкай. Эпілог наогул нагадвае рэкіем. Удалелыя рэшткі радзіны Рамановічаў раскіданы па ўсім свеце. Увасабленнем энергіі болю і нязломнай патрэбы ў адраджэнні бацькаўшчыны паўстае ў фінале вобраз беларускай жанчыны Мані — унучкі Пятра Рамановіча, дзіцячага ўрача, грамадзянін ЗША...

І яшчэ адзін вобраз-сімвал заканчвае раман. Праз крывавы туман дзевяцігоддзяў Манін родны Моталь бацьчыца як "чорная надмагільная груда", але ў памяці навекі застаўся і яе дзед — заснавальнік пчалінай наасферы, "святый чалавек".

В. Якавенка ў рамане не разменьваецца на маралізатарства, не выдае рэцэптаў удасканалення соцыуму. Ён вышэй за ўсё цэніць уменне нацыі ісці сваім ходам, каб "застацца сабою, у сваіх берагах" — тварыць сваю будучыню. Раман "Надлом" стаў асэнсаваннем жыццятворнай сілы беларускай нацыі, якая насуперак усім "накатам" тварыць суверэнную сваю дзяржаву.

Заснаваны на багатай фактуры, раман В. Якавенкі "Надлом" развейвае многія сацыяльныя міфы недалёкай мінуўшчыны і шмат у чым паволаму раскрывае стваральны патэнцыял беларускай нацыі.

Аляксей РАГУЛЯ

Дык сапраўды ж шуткаваў тут Пушкін ("Ай да сукін сын!"), забяўляўся дзеля ўласнага задавальнення і без усяіх прэтэнзій на *дывідэнды*, гонар і народнае ўшанаванне (бо разумеў, што не гэтым "ён помнік узвядзе сабе нерукатворны", а ясна ўсведамляў, што "долго будет тем любезен он народу, что чувства добрые он лирой пробуждал. Что в его жестокий век восславил он Свободу и милость к падшим призывал"...

Не, лепш я ўжо застануся з "недасканалым" электаратам, чым з "закончанымі" лабухамі, бо да якой жа ступені трэба не паважаць жанчыну, каб так здэкавацца над яе жаночай і мацярынскай святасцю, няхай сабе і ў кантэксце літаратурнага фармалізму? Прыкладна гэтак я разважаў, пішучы тыя два "антылабухаўскія" абзацы ў сваім артыкуле "Перадумова творчасці" ("ЛіМ" №№ 44—45).

І вось сёння чытаю ў газеце "Новы Час" рэцэнзію Таццяны Вабішчэвіч "Фантазмагорыя ад Някляева". Дваццацітрохгадовая нядаўняя выпускніца Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры(!) выступае своеасаблівым — ціхім і прысаромленым — адвакатам таго самага "раманчыка" "Лабух". Чаму, скажам, пра такія распусныя рэчы не выказваюся "загартаваны ў баях" сам даўні сябар Уладзіміра Пракопавіча, супрацоўнік "НЧ", вядомы пісьменнік Кастусь Тарасаў, а "змушана" адвешвае цнатлівыя рэверансы на адрас паэта такая маладзенькая і гожая дзяўчына?

(А мо жанчынам такое мужчынскае стаўленне да іх і падабаецца — жахаюся я сваёй цынчнай подумкі — бо вось жа цікавая гэтаі непрыстойнай кніжкай і нават, як бачым, насмельваюцца пісаць на яе замоўлена-апраўдальныя рэцэнзіі.)

Аднак тое, што Таццяна прачытала гэты опус я не сумняваюся, бо на свае вочы бачыў я гэты ўпотаікі рабілі нават удвая старэйшыя за яе жанчыны. Забароннае, грэшнае прыцягвае, як магніт, і не кожны ад яго ў сілах адгарадзіцца. Гэтай чалавечай слабёй і карыстаюцца гвалтаўнікі духу. Але хай бы ўжо хоць шырока не разгалашвалі пра тую непатрэбшчыну ў перыядычным друку. Таму,

ад няёмкасці апусціўшы вочы, Таццяна Вабішчэвіч шчыра папярэджвае чытача: "Цалкам верагодна, што некалькі хвілінаў чытання шмат для каго будзе дастаткова, каб зрабіць пэўныя высновы і з гідлівасцю (абурэннем, неразуменнем, расчараваннем і г.д.) адкласці "Лабуху" ўбок. Маўляў, добра такога халае — адзін Глёбус чаго варты... (Ну, навошта так зневажаць А.Глобуса, ён да такой распусты ў сваіх творах не дацягвае.) У "Лабуху" ёсць не проста эратычнае ці непрыстойнае, тут ёсць сапраўды бруднае. Бруднае настолькі, што нават самага галоўнага героя Рамана Канстанцінавіча-Ромчыка-Раманчыка ванітуе. І калі б на вокладцы кнігі стаяла папярэджанне "Дзесяць да 16-ці...", яно б зусім не было лішнім. Прычым гэта не перабольшанне і не пурытанства. Такая "цэнзурная" перасцярога патрэбная яшчэ і таму, што пры чытанні патроху пачынаеш разумець: за "лёгкасцю" і "гулліваасцю" формы хаваецца надзвычайная сур'ёзнасць зместу".

Прабачаюся за доўгую цытату з Т.Вабішчэвіч, але яна вартая згадкі, бо па-за ёй работа і службовы абавязак перамагаюць сорам і цнатлівасць маладога рэцэнзэнткі. Далей, схваўшыся за мажымі постацямі Маркса, Ніцшэ і Фрэйда, яна даказвае патэнцыяльнаму чытачу, якую — аказваецца! — высокую адраджэнскую і змагарна нацыянальную ідэю заклаў аўтар "раманчыка" ў глыбокіх сутарэннях падтэксту: маўляў, лабух "на сабе адчувае і Марксава "нельга жыць у грамадстве і быць вольным ад яго", і Ніцшава незадавальненне слабасцю сучаснага чалавека, і Фрэйдава неадольнае лібда". Ей-бо, можна падумаць, што Таццяна разважае над раманам "Злачынства і пакаранне" Ф.Дастаеўскага...

З яе довадаў вынікае, што барацьба за светлыя ідэалы Бацькаўшчыны апраўдвае і пошасць, і подласць, і гвалт... А дзе ж тэзы пра "слезу ребенка" і пра "красоту, которая спасет мир"?.. Ці паза межамі незалежнай Беларусі засталася ўжо і ўся сусветная культура?!

Можа, хто падумае, што надзьмуўшыся, я ўпарта змагануся тут, як Дон Кіхот, з нейкімі ветракамі. Праблема на-самрэч істотная і балючая. Я не магу тут

нават на карысць уласнай аргументацыі працягваць тыя месцы з "раманчыка" (не цытуе іх у сваёй рэцэнзіі і Т.Вабішчэвіч — ці не з той жа прычыны?)

Таму пацешу вас хоць тым, чым скончыла сама Таццяна, і, відаць, што выпіла гэта ў яе не ад самага працэсу літаратурнага акту, а ад вызвольнага і бязрадаснага завяршэння яго: "Дык ці застаўся Някляеў-празаік паэтам? Няма сумневу, "Лабух" — твор вельмі неадназначны. Цынчнасць лексікі, фізічная ды духоўная аголенасць герояў хутчэй за ўсё справакуюць чытача на такую ж вострую — адмоўную або стануючую — рэакцыю. Што ж, магчыма, жорсткасць ацэнак і моцны выспятак сёння неабходны, каб (словамі аднаго з герояў рамана) наш гонар не дазваляў нам быць кімсьці іншым, апроч беларусаў".

Якая хітра закучаная патэтыка, нераўнууючы як танны селядзец у "Комсомольскую правду"... Але пры чым жа тут гонар і беларушчына, калі рэч вядзецца пра чалавечую амаральнасць. Зрэшты, дарма я, відаць, крэйджу тут маладую прыгожую і таленавітую дзяўчыну. Нядаўна прачытаў цікавы яе верш "Адпрэчанне" ў калектывным зборніку "Літаратурны квартал", што пабачыў свет пры РВУ "Літаратура і Мастацтва", нібыта на заказ нашай завочнай палемікі напісаны:

Словы скажучца так —  
зразуметыя будуць іначай:  
Хіба варта наноў  
вытлумачваць іх зменлівы сэнс?

Шкада Таню...

P.S. Нядаўна даведаўся праз "Нашу Ніву", што "Лабух" намінаваны на ТВЛаўскую прэмію "Гліняны Вялес". Што ж, падумалася, на такую прэмію, відаць, можа і "Лабух" прэтэндаваць, бо, скажам, на Дзяржаўную прэмію У.Някляеў намінаваўся з выдатнай кніжкай паэзіі "Прошча", і ўрэшце атрымаў тую прэмію (імя Янкі Купалы). Неўзабаве ўведаем, ці ўганаруюць у Полацку "Лабуха" "Гліняным Вялесам"?

Леанід ГАЛУБОВІЧ

**ВЯРНУЦЦА  
ДА КАРАНЕЎ**

У Пінску зноў адбылася прэзентацыя. Гэтым разам ужо трэцяй кніжкі вершаў небезьядомага на Піншчыне лірыка Мікалая Лаўровіча "Поздние звезды".

Калі першыя дзве — "Берег памяти" ды "Вечерние колокола" падаліся ў свет з выдавецкага дома С. Лаўрова, што ў Брэсце, дык вышэйпамяненую здзейсніла КУП "Пінская рэгіянальная друкарня". Ва ўнісон паэтычным зборнікам адбыліся і іхнія прэзентацыі. Калі папярэднія ладзіліся ў "Гасцёўні" цэнтральнай раённай бібліятэкі імя Я. Янішчыц, то гэтая — у галоўнай чытальні горада. Аднак хацелася б паведаміць і пра тое, што па ініцыятыве паэта і перакладчыка Эдуарда Абрамава адбыліся прэзентацыі ўсіх трох кніжак Мікалая Лаўровіча і ў Феадасійскім літаратурным аб'яднанні "Кіммерыя". А ў газеце "Элегія", таго ж аб'яднання, аўтар пададзены нізкаю вершаў.

Мікалай Аляксандравіч Лаўровіч родам з Наваградчыны. "З Міцкевіча мясціні" Менавіта гэтак вызначае ён сябе ў гутарцы з сябрамі і калегамі на паэтычным цэху. Дарэчы, вучань касадворскай школы адукаваўся і гарэзіў разам з літаратуразнаўцамі і празаікамі Яўгенам Лецкам. Аб іхніх дзіцячых свавольствах М. Лаўровіч успамінае з непадробным гумарам. Затым, як сцвярджае сам паэт: "Выпадкова стаў вайскоўцам". Зараз ён — падпалкоўнік у адстаўцы. А напамінам пра мінулае — геаграфія: Далёкі Усход, Львоў з Прыкарпаццем, Чэхаславакія, Туркестан. "Я працягваў і там пісаць стихи", — запэўнівае чытачоў аўтар.

Разам са Словам, што аднойчы азорвае душу, вяртаецца паэт да крэўнасці, да каранёў радаслоўнасці. Мажліва таму, ці не ў кожным творы трэцяга зборніка Лаўровіча адчуваеш (ледзь не фізічна) яго неад'емную павязь з маці, з Радзімай:

Что мне время?  
Что — седина?  
Среди судеб есть моя.  
Здесь мои шумят рябины.  
Пацаном сажал их я.

Анатоль ШУШКО

**"ВОЖЫК"  
У НАРОДАМ!**

Нядаўна па ініцыятыве прафкама Мінскага вытворчага аб'яднання "Атлант" на славытым прадпрыемстве — заводзе халадзільнікаў, адбылася сустрэча супрацоўнікаў рэдакцыі часопіса сатыры і гумару "Вожык" і яе аўтараў з рабочымі і служачымі. Перад прадстаўнікамі "Атланта" выступілі галоўны рэдактар "Вожыка" Алесь Пісьмянкоў, намеснік галоўнага рэдактара Анатоль Зэкаў, загадчык мастацкага аддзела Іван Бокі, пісьменнік і перакладчык Валерый Стралко і іншыя. Вялікую цікавасць прысутных выклікалі не толькі экскурсы ў гісторыю "Вожыка" і творы, якія чыталі іхнія аўтары, але і наладжаная рэдакцыйная выстава карыкатур.

— Дзякуй за сустрэчу! — шчыра казалі рабочыя і інжынеры завода халадзільнікаў на развітанне. — Будзем выпісваць, купляць і чытаць "Вожык" — самыя вясёлыя часопіс.

Уладысь ЦВЯТКОЎ

**ТРЭЦІ З ПІШНАЦАМІ**

"Сantemus" — хор знаны, хаця і маляды. Нядаўна ён замацаваў свой замежны поспех, пабываўшы на XXXV Міжнародным харавым конкурсе ў Іспаніі, у горадзе Талоса. Спаворнічалі тут 15 калектываў — пасланцы Беларусі, Германіі, Ісландыі, Латвіі, Расіі, Славеніі, Швецыі, Японіі ды іншых краін. Гран-пры атрымаў хор з Латвіі "Balsis".

Мінскі маладзёжны камерны хор "Сantemus" пад кіраўніцтвам выкладчыка Беларускай акадэміі музыкі Інесы Бадзякі стаў лаўрэатам 3-й прэміі. "Сantemus", у складзе якога выпускнікі БАМ ды іншых сталічных ВНУ, не толькі выступілі ў конкурсе, а і даў канцэрты ў шэрагу баскскіх гарадоў.

Н. К.

**Ніна МАЕЎСКАЯ**



Я не чакала пабачыць  
Вачэй пакутлівы сполах.  
Я не хацела пабачыць...  
Нават па жыцце прайшоў  
ціхі шлох.

Хацелася стрэцца іначай.  
Іначай...  
А ўрэшце, лічы пражыта  
Жыцця — найлепшая, можа —  
палова...

І шэпчацца жыта,  
Так шэпчацца жыта!  
А ты мне — ні слова,  
Ні слова...  
А што яшчэ скажаш?  
Якія патрэбны тут словы?  
Ці сэрцу прыкажаш?  
Ці склічаш іх з нашай  
багатае мовы

Для гэтай размовы,  
Зусім непатрэбнай размовы.  
Давай памаўчым.  
А як штосьці  
і ўспомніш,  
Лічы, што прымой.  
А жыта — бы промні,  
з сонца і золата  
промні,

А лета якое!  
Ты помні мяне. Моўчкі помні.  
І ведай — на свеце было толькі  
двое.

Нас толькі двое.

Помніцца,  
ранкам на белым акне

Вецер  
фіранку паціху кране,

Потым надзьме,  
нібы ветразь яе.

Высака й думкі  
рвануцца мае.

Птушкай крылатай,  
здаецца, лячу.

Мроі заносаць,  
куды захачу.

Ветразь мой  
поўны вялікіх надзей,

Свет —  
незвычайна  
надзейных людзей.

Тое ў шаснаццаць...  
А сёння — ўжо не.

Штора цяжкая,  
відаць, на акне?

Ці было калі так на вяку:  
Неба — нібыта ў сакавіку.  
І дзівосам няма ўжо мяжы:  
Лістападаўскія каляжы...  
Бэзу голькі нібыта ў маі,  
Ужо раскрытымі дзюбкі трымаюць,

І на скрут галавы, мо аднекуль  
здалёк  
Адагрэты пад снегам ляціць  
матылёк.

О Зіма, растлумачыць як гэта:  
Ты сама павярнула на лета.  
Захацела, быць можа, зірнуць,  
Як дажджы залатая ідуць.  
І, канечне ж, вялікі падман —  
Белы снежаньскі твой туман.  
О, Зіма, не мані, не дзіві,  
Свайго сына —  
Марозку заві.

І не трэба, не трэба тугі,  
Сып іскрыстыя ўволю снягі!

Я магла б нарадзіць  
табе дзетак,  
Крамяных, як пад хвоямі  
баравікі,

Насадзіць цудадейных кветак  
У гародчыку каля ракі.

У ціхім доме,  
які аканіцы

Заплюскае, як вейкі ўва сне.  
Я магла б жыць —  
няхай не царыцай,

Дык пастушкаю белых гусей.  
Ты — царом быў бы тут.

Ці замала?

І бярозавы скіпетр  
трымай бы ў руцэ.

Я б цябе на сняданак чакала,  
Пакуль рыбу ты вудзіш  
у нашай рацэ.

Толькі тыя часы прамінулі...  
Новы век —  
хуткасьць, спрыт,  
мітусня.

Дні ляцяць мігатліва,  
бы кулі,

Ды й рэчку пакрыла брасня.

Гэтак было ўжо,  
калісьці было.  
Воблака ў небе,  
як мара пльыло.  
Клёны лістоту  
распавівалі.

Вабілі  
сінія-сінія далі.  
Можа, было гэта  
ўсё ж не са мной.  
То ж паўтараецца  
кожнай вясной.

Кожнай вясной  
ажывае надзея,  
што жыцця пачынаецца  
першая дзея.  
Гэтая п'еса,  
на жаль, гэтак хутка  
ўсмешку хавае  
ў цёплае футра.  
Сэрца да болю  
тады ледзянее:  
што, калі гэта  
апошняя дзея?

**Андрэй КЛЮЧНИКАЎ**

Верасень скончаны, нібы згас.  
Зорак не бачна высока ў нябёсах.  
Танцуе мілая,  
гэты вальс  
Мяне ўзносіць крыламі лёсу.

Восень чакае дажджу. І да сна  
Недзе далёка,  
зусім не спіцца.  
Танцуе мілая,  
нібы вясна  
Пасярод восеньскай навалыніцы.

Не можа быць таго. Не можа.  
Мяне кранула ноч рукою, —  
Мне падарунак твой. Спакою

Адчуць ніхто не дапаможа.

Напэўна вецер нас турбуе,  
Калі зрывае лісце з дрэваў.  
Празрыстай вільгацю,  
напевам  
Мяне з табою пачастуе.

**ШТО  
ЗАСТАНЕЦЦА?**

Да мяне прыходзіць гора.  
Яно светлае, як мора.  
Яно чыстае, як неба.  
Для мяне капае глебу.

Пра мяне п'яе памінкі.  
І па мне слязу пралье.  
Пакладзе мяне  
у скрынку  
І шампанскага налье.

Узросту я белым светам,  
І прыму салодкі пах.  
Шчасце скажа:  
"Быў паэтам,  
А застаўся толькі прах".

Дзень зыходзіць.  
Восень. Пачатак.  
Верасень жоўты.  
Верасень-Дэман,

(Зграбаю лісце  
ў брудных пальчатках,  
Бо добры вучань,  
шукваю тэмы),  
Дзе твой гонар?

Дзе твае дзеці?  
Лісце трымаюць сухія рукі.  
Пажойкляя цемра  
чакае смерці.  
Выйдзі насустрач.  
Дзе твае ўнукі?

**Васіль РАГАЎЦОЎ**

Адны  
раілі насалодзіцца  
ўсходам сонца,  
каб спазнаў  
таямніцу народзін;  
другія —  
навабіцца  
захадам сонца,  
каб адчуў непаўторнасць  
расстання;

трэція —  
любавацца пайночным зьяннем,  
каб прычасціўся  
подыхам вечнасці...  
А я  
цешуся дажджынкаю

на вейцы сваёй каханай  
і наталяюся красою  
імгнення.

Хвіліна маўчання  
за жалобным сталом.  
З мігценнем  
заплаканай свечкі.

Трывожна і вусцішна...  
Як перад чаканнем  
дзіцяці,  
што ўжо  
не народзіцца.

Адзінокае вакно...  
Палахліва мігае

(і ўжо каторую ноч)  
святло незасальнай свечкі.  
Перад кволым  
агеньчыкам

становіцца  
нікчэмнай  
гнятлівай цемра,  
што,  
як насланне,  
ахінае душу.

А ноччу адной  
захліпнуўся агеньчык —  
развітальнай  
слязою матулі.

І толькі  
да самага золату  
ў адзінокім акне  
мігіць  
сіратлівая зорка.

— Ой, дзяўчаткі мае дарагія! Вы не забыліся. Гэта мне? Не, прабацце, але такі дарагі падарунак я не вазьму. Ён жа машыны каштуе.

— На "Волгу" не цягне, не хвалюйся, Тамара. А што духі і касметыка з самой Францыі, можаш не сумнявацца. Учора мой Вадзім з Парыжа прыехаў. Гэта ў нас французскую парфюмерыю не купіць, а там жа дробязь. Хацелі мы з Зінаідай вечарам падарыць, за святочным сталом, з нагоды вашага срэбнага вяселля, але пагутарылі і вырашылі — цяпер. Вельмі ж хочацца, каб да прыходу гасцей ты макіяж зрабіла і была найпрыгажэйшай. Каб твой Сашка зірнуў на цябе і больш вачэй на адводзіў.

— Божачкі, ды чаго ж ты так стракочаш, Нэля, быццам страказа перад навальніцай? Я нават не ведаю, дзе той Сашка. З камандзіроўкі павінен быў прыехаць яшчэ ўчора. А яго і сёння няма. Ад частай дарогі ён так пастарэў, — сумным голасам прамовіла Тамара. Потым спахалілася і вінавата выгаварыла:

Ішла хутка, амаль бегла пад лёгкі подых ветру і ціхае шапаценне клянковых лісточкаў. Дадому дабегла непрыкметна. Адчыніла дзверы кватэры і замерла на парозе.

На часопісным століку, у вялікай крышталёвай вазе гарэлі ружы.

Нябачныя языкі полымя разносілі па пакоі п'янка-рэзкі водар, ад якога пачынала кружляць галава і пашчыпваць у грудзях.

— Дзякуй, любі, дзякуй, родны! Які ты рамантык! Як добра, што ты ўсе гэтыя 25 год побач. Такі сюрпрыз! Такі падарунак! — не ўнімалася Тамара, усё ловачы пах руж і тонкімі дрыготкімі пальцамі дакранаючыся да чырвонапалёсткавага агню. Яна б, пэўна, стаяла да вечара, каб не сяброўкі, якія збіраліся да яе ў гасці і для якіх жанчына павінна была прыгатаваць не толькі закуску, але і пірог. У апошні раз ахапіла дабрадушна-замілаваным позіркам кветкі і скіравалася на кухню, на хаду накідваючы халат.

Падышла да халадзільніка — даскала прадукты, адчыніла балкон,

брата неабходна сустрэць. Праездам будзе ў горадзе. Мо вырочыш, сходзіш на мой участак?

— Дамовіліся. Дапамагу. Толькі адрасы дай. А то ненарокам знясеш.

— Калі ласка. Вось Сідарэнка Вольга Іванаўна — 70 год. Высокі ціск. За месяц, які я на 41 участку, гэта ўжо шосты выклік. А гэтай жанчыне 35. Рушчанкова Ірына. Відаць, прастуда.

— І ўсе?

— Усе, усе...

— Раз усе, тады бяжы на прыём. Не тапчаўся ў парозе. Хворыя людзі капрызлівыя — пад кабінетам лямантаваць пачнуць. І не хвалюйся. Я нават зараз пайду і да Вольгі Іванаўны, і да Ірыны. А потым зазірну ва ўнівермаг. Дамоў усё роўна не хочацца ісці. Сашка зноў з'ехаў у камандзіроўку. Ужо другі тыдзень у Гомелі, а мо ў гамялячанкі...

Знаходзіцца ў чатырох сценах не вельмі прыемна. Нікому не казалася, а табе адкрыюся — я стала баяцца сваёй кватэры. Здаецца, у кожным куточку сядзіць здрада і заліваецца

цяжарам дамы, дрэвы і яе, Тамару. Ад такога прадчування зрабілася не па сабе. Аж у душы тшосьці перавярнулася. Пазбавіцца ад сумных думак — значыць, заняць галаву іншым. Напрыклад, жаданнем хутчэй знайсці кватэру Ірыны Рушчанковай і дапамагчы жанчыне. Мо, таму і прыбавіла крок.

Тамара Міхайлаўна ўжо ішла па сваёй вуліцы. Засталося пераадолець невялічкі ўзгорак, і дамы яе і пацыенткі будуць як на далоні. Не прайшло і пяці хвілін, як доктарка стаяла перад дзвярыма Ірыны. На званок выйшла жанчына гадоў трыццаці. Невысокая, з кароткай сучаснай стрыжкай, у прасторным модным халаце, быццам пад ім штосьці хавала ці берагла.

Запрасіла прайсці ў пакой, прайшла сама і стала, як укапаная. Толькі акругленыя вялікія вочы з бурштынавым агнём у сярэдзіне выдавалі яе сполах, разгубленасць і нават страх.

"Чаму яна так глядзіць? — падумала Тамара Міхайлаўна і больш уважліва пачала вывучаць хворую. Яна глядзела на пацыентку ўчэпіста і з павялічанай цікаўнасцю. "Дзе я магла яе бачыць, дзе?" — біла ў скроні пытанне. І раптам у памяці ўсплыло: дзяўчына, Сашка, паветраны пацалункі. "Дык вось, хто гэта!..." — ледзь не выкрыкнула, але стрымалася. Нават пастаралася ўсміхнуцца, ды замест шчырай, прабачальнай усмешкі на яе вуснах застыў боль, які вырываўся з сярэдзіны і пекануў да чарнаты. Стаялі так некалькі хвілін. Пераадоўваючы боль, першай загаварыла доктарка.

— Што непакоіць Ірыну?

— Вось каторы дзень тэмпература. І нудзіць мяне... — ціха пачала раскадваць Ірына, не адводзячы напружана-насяражанага позірку з дзвярэй.

— Давайце праверым ціск. А вы прысядзьце, — папрасіла Тамара Міхайлаўна, як мага лагодней і даскала танометр. Змерала. Ніякіх адхіленняў. Горла таксама без змяненняў. Хіба што толькі чырвоныя дужкі. Паслухала лёгкія. У іх не хрыпела. Але чаму яе нудзіць?

— А вы часам не цяжарная? — раптам спытала.

— Так. Ужо тры месяцы, — радасным голасам паведаміла жанчына. Нічога не сказаўшы, Тамара Міхайлаўна даскала з сумкі рэцэпт і пачала пісаць. Нечакана тшосьці адкрыў дзверы і зайшоў у прыхожую. Зняў абутак і гучна, на ўсю кватэру, пракрычаў:

— Любая, як ты? Доктар быў?

Тамара Міхайлаўна сцішыла дыханне. Яе рука замерла. Але праз момант жанчына ўстрапянула так, быццам па ёй прапусцілі электрычны зарад. Рэзка паднялася з канапы, калі перад сабой убачыла... мужа, які ў руках трымаў ахапак жоўтых руж.

Тамара Міхайлаўна зірнула на Ірыну, на Сашку і замест папрокаў і крыкаў, зарагатала — агульшальна-з'едліва. Потым, відаць, не памятаючы, што робіць, схаліла абяруч паліто, сумку і выскачыла на лесвічную пляцоўку. Бегла на першы паверх, амаль не дакранаючыся да прыступак — уцякала ні то ад забойцаў, ні то ад злачынцаў.

Калі на вуліцы ўдыхнула студзёнага ветру, які абпаліў усё нутро, спынілася, апрагнула паліто. Пастаяла з хвіліну, паглядзела па баках і, ціха перастаўляючы ногі, накіравалася ў школьны скверык. Села на першую ж лаўку і дала волю слязам. Плакала доўга, не звяртаючы ні на кога ўвагі. Потым сцішылася, шчыльнай загарнула крысо паліто і зажмурыла вочы. Ці то заснула, ці то забылася — невядома. Адплюшчыла вочы ад цёплага і шурпатага дотыку. Над ёй стаяла аўчарка. А да іх падыходзіў высокі мужчына сярэдніх год...

# ПЯКУЧЫЯ РУЖЫ

АПАВЯДАННЕ

Наста ЛАЗЕБНАЯ



каб з яго ўнесці гародніну, але пачула пранізліва-капрызны плач дзіцяці. Зірнула са свайго сёмага паверху ўніз і заўважыла пяцігадовую Анютку, якая моцна крычала, і бабулю, цыбатую нязграбную суседку, што кручком вісела над малой.

— Зноў дзяўчынка штосьці выпрошвае, — падумала, а погляд, быццам сонечны зайка, пераскочыў на вугал дома, які стаяў метраў за сто ад іх дзевяціпавярхоўкі, з-за якога толькі што паказалася да болю знаёмая постаць мужа. Тамара мацней піяўкі прыліпла позіркам да стомленага Сашкі, які з цяжкасцю перастаўляў раскірэчаныя, быццам ад доўгай верхавой язды, ногі. Прайшоў метраў з трыццаць — спыніўся. Зірнуў на дом збоку і камусьці памахаў рукой, задаволеная і шчыра ўсміхаючыся.

— Каму ён так скаліць зубы? — раздражнёна, з шыпеннем выціснула кожнае слова. І, у момант забыўшыся пра Сашку, яна, што тая драпежніца, пачала шукаць таго, каму махаў муж. Спярша Тамара "прастрэліла" вачыма адзін рад вокнаў — безвынікова, другі — тая ж карціна. І толькі ў трэці заход убачыла на балконе, сярод кветак, дзяўчыну ў блакітным халаце, з-пад якога выглядалі сакавітыя пульхныя грудзі. Дзяўчына не звяртала ўвагі на вецер, які расхрыстваў халат. Яна здзьмухвала паветраныя пацалункі Тамарынаму мужу і залівалася смехам. Так мог паводзіць сябе толькі закаханы чалавек. Тамара гэта ведала добра. Яна яшчэ раз зірнула на Сашку, які ўсё стаяў, і ў яе вачах памутнела. Жанчына прысела на нейкі мяшок, тупа глядзячы ў куток балкона. Вярнуў да жыцця званок — працяглы і здзелівы...

— Тамара Міхайлаўна! Ты яшчэ працуеш? — узрадавана прамовіла Нэля Іванаўна, зачыняючы за сабой дзверы кабінета загадчыцы тэрапеўтычнага аддзялення.

— Хочаш дапамагчы? Сядай. І табе работы хопіць.

— Не. Хачу, каб ты мне дапамагла, — прамовіла Нэля. — Зараз у мяне ідзе прыём хворых, пасля яго — бегчы да пацыентаў дамоў. А мне

смехам. А віной, канечне, яна і тое чорна-срэбнае вяселле. Ведаеш, ужо некалькі месяцаў прабегла, а ў маёй душы ўсё тыя ж глыбокія раны, шырокія — не пераскочыць. Не зацягваюцца, а ўсё кривяточаць і ныюць. Тады Сашка прабачэння прасіў. Кляўся, што выпадкова да маладзіцы трапіў. А нядаўна раскадваў, што яна пераехала ў іншы горад. Праўда гэта ці не, не ведаю, не правярала. Але ведаеш, веры няма. Памерла вера ў Сашкіна каханне... — і заціхла. Потым, быццам выблытаўшыся з цяжкіх успамінаў і разважанняў, Тамара Міхайлаўна звярнулася да сяброўкі:

— Ну, што стаіш, уталопіла вочы? Ты і так усё ведаеш. Бяжы ў кабінет. І я пайду на выклікі.

Халодны паўночны вецер шалёна насіўся паміж дамоў у пошуках ахвяры для здзекаў, калі Тамара Міхайлаўна выйшла з паліклінікі. Не знаходзячы нікога на сваім шляху, вецер налятаў на дрэвы і тармасіў, ірваў лапікамі іх жоўта-зялёныя сукенкі, раздзіраў на шматкі аксамітавыя фрэнчы і кідаў, кідаў іх на зямлю.

Тамара любіла восень. Часам ціхую, часам дажджлівую, а часам і ветраную. Ішла жанчына моўчкі. Нават думкі не вельмі даймалі доктара. Спяшалася да бабулі.

Дом, дзе жыла старая, знайшла адрозу. Пазваніла. Да дзвярэй ніхто не падыходзіў, хоць стаяла хвілін пяць. Занепакоілася. І чорная думка прамільгнула, што тая хваля; а ці жывая Вольга Іванаўна? Больш не трацячы ні хвіліны, Тамара Міхайлаўна сама штурханула дзверы, якія былі не зачынены на замок. Зайшла ў кватэру. Бабуля сядзела на канапе нерухома. Тамара Міхайлаўна ўзяла яе руку і пачала шукаць пульс.

— Ого-о-о, Вольга Іванаўна, вас трэба адправіць у бальніцу, — сказала доктар, — і як мага хутчэй! Я вызаву "хуткую" — і пачала набіраць лічбы на тэлефоне.

Здаецца, доўга і не бавілася, "хуткая" прыехала хвілін праз дваццаць, а на двары сцягнула. Ішла па тратуары да другой хворай, якая жыла на Тамарынай вуліцы, падкідваючы нагамі восенскую медзяную лістоту, якая звінела і шуршэла бясконца. Над галавой віселі чорныя хмары, падобныя на збіты лямец, ды так нізка, што здавалася — наляціць на яго вецер, пачне валтузіць, і зваліцца ён на зямлю і назаўсёды схаве пад сваім

— Дзяўчаткі, прабацце! Во дурніца я. Усё пра мужа і пра мужа, а не дзякую за падарунак. Я так задаволеная, каб вы толькі ведалі! Сама ўсё збіралася купіць. Ды дзе там! Хіба ж за аклад медыка можна? Дзякую.

— Карыстайся з задавальненнем, Тамара Міхайлаўна, — амаль у адзін голас пажадалі Нэля і Зінаіда. А праз нейкую хвіліну Нэля спытала:

— Тамара, зірні, колькі часу? Не паспееш спаць пірог. Ці ты ўжо нас не запрашаеш на вяселле?

— Што за размова? Чакаю ў шэсць вечара. Я ўжо, сябровачкі, бягу, бягу. Здыму вось халат, папярэджу загадчыцу паліклінікі і дадому.

Было роўна тры гадзіны дня, калі Тамара Міхайлаўна Сасноўская выйшла з паліклінікі. Стаяў звонкі сухі чэрвеньскі дзень, наліты водарам траў і кветак. Хоць парадавалі сяброўкі, але ж святочна-ўрачыстага настрою не адчувалася. Недзе глыбока ў душы калола, як іголкамі. А ўсё з-за Сашкі. Дзе яго бора носіць? Не здарылася б чаго. Аб дрэнным ці трагічным не хацелася думаць. Карцела хутчэй забегчы ў сваю аднапакаёўку і пачаць збіраць на стол. Мо, таму і кінулася да аўтобуса прыпынку. Але на паўдарозе развярнулася і скіравалася на сцяжынку, якая касніком плялася ля дрэў і дамоў.

## МАСТАЦКІ ГЕРБАРЫЙ

У лістападзе Рэспубліканскі каледж мастацтваў імя І. В. Ахрэмчыка прымаў удзельнікаў пятага Рэспубліканскага мастацкага конкурсу, прысвечанага 100-годдзю з дня нараджэння народнага мастака Беларусі Івана Ахрэмчыка, імя якога носіць каледж. У конкурсе ўдзельнічалі вучні дзіцячых мастацкіх школ, мастацкіх аддзяленняў школ мастацтваў, агульнаадукацыйных школ з мастацкім і архітэктурна-мастацкім ухілам, а таксама навучэнцы сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў. Запланавана правядзенне пры канцы года выстаўкі работ пераможцаў, якія таксама атрымаюць стыпен-



дыі Спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусі па падтрымцы таленавітай моладзі.

На працягу пяці дзён мастакі-пачаткоўцы з усёй краіны, падзеленыя на тры ўзроставыя групы, выконвалі заданні па спецыяльнасцях «Жывапіс», «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва» і «Скульптура». На шосты дзень адбылося падвядзенне вынікаў і ўрачыстае закрыццё конкурсу, журы якога ўзначальваў прафесар Анатоль Баранюскі.

Разнастайнасць тэматыкі, вызначаная журы конкурсу для маладых творцаў, дазваляла кожнаму весці пошук, карыстаючыся сваімі сродкамі выразнасці. Першая ўзроставая група (да 12 гадоў уключна) стварала кампазіцыю на тэму «Прагулка па восені ў парку»; другая (ад 13 да 16 гадоў уключна) — «Людзі, якія нас уразілі». Старэйшая група (ад 17 да 20 гадоў уключна) раскрывала тэму «Сучасныя рытмы. Рух як сродак пластычнай выразнасці».

За гадзіну да ўрачыстага адкрыцця конкурсу я асцярожна, каб не парушыць, блукала паміж раскладзеныя на падлозе залы аркушаў паперы, што фарбамі і таемнасцю нагадвалі апалае восенскае лісце. Узнікла вострае жаданне пабачыць, як яны падалі, гэтыя лісты — некаторыя чапляліся за сцены, дзе і засталіся, але ахвярна большасць стварыла дывановае пакрыццё, сумнае — бо ім нельга шамацець, падбіваючы нагамі, як у восені ў парку, ці гэтымі стракатымі падарункамі абсыпаць каханага чалавека, смуючыся з ім разам...

Розныя твары аднаго й таго ж мужчыны паглядзілі на мяне з паперы, палотнаў, кардону... Алейны і гуашавы, акварэльны і тэмперны, нават гіпсавы і пласцілінавы — безліч рэінкарнацый, а позірк — адзін, у самоце. Так падалося.

Дзіцячыя рукі песцілі гэтыя лісты для «гербарыя» конкурсу. Каб нехта такі ж адзінока, як той натуршчык, аднойчы прыйшоў на выставу і схамянуўся: восень прайшла. А гэтае лісце — рознакаляровая гульня ў засушаныя пачуцці — нібы запрашае на старонкі разгорнутай кнігі чалавечага жыцця. Запрашае ў апошнія дні мінскай восені, у Палац Рэспублікі.

У мастака нічога не трапляе ў кадр выпадкова, і гэта дае нам магчымасць разам паглядзець яшчэ адну стужку пра рэчаіснасць. Пра нас.

Алена ГОРМАШ

НА ЗДЫМКУ: Вольга ВЫСОЦКАЯ (3-е месца) са сваім выкладчыкам Анатолем БАРАЗЕНІКАВЫМ.

Нават калі густая вечаровая цемра імкліва схвае раннія прыцемкі, не спяшайцеся казаць: «Уначы ўсе кошкі шэрыя». Бо можна і памыліцца. Крылатае выслоўе ў такім разе не ўзляціць, а прагучыць бяскрылай банальнасцю, ды яшчэ далёкай ад праўды. Бо акурат у той цёмны, як ноч, вечаровы час і многім, і розным людзям давялося пабачыць катой і кошак проста неверагодных, фантазійных афарбовак.

Чытач, пэўна, ужо здагадаўся, пра якіх кошак гаворка: пра герань ды герояў аднайменнага мюзікла Э.Л.Узбера (лібрэта Т.С.Эліота). Твор вядомы, класічны ў сваім жанры, але на Беларусі пастаўлены толькі цяпер, прычым, у арыгінальнай версіі — для юных выканаўцаў. Вызначыўшы новую работу як мюзікл для дзяцей і дарослых, мінскі Дзіцячы музычны тэатр «Казка» прадставіў яе «на чужым гульнівым полі» — у ТЮГу. Прэм'ера прайшла з аншлагам і з поспехам, як, дарэчы, і ў маі на сцэне Палаца пазашкольнай працы «Золак». Тут калектыў на чале са сваім стваральнікам і мастацкім кіраўніком, дырыжорам Глебам Аляксандравым базуецца пасля таго, як пазбавіўся прытулку ў Беларускай дзяржаўным музычным тэатры.

Дарэчы, калі рэпертуар «Казкі» знік з афішы Дзяржаўнага музычнага, у заўсёднай тагачаснай «музкамедыі» склалася

## НЕ ўСЕ КОШКІ ШЭРЫЯ...

ўражанне, што ў другой палове 90-х скончылася сканала-знікла і «Казка». Таму прэм'ера, паказаная на адной з цэнтральных сталічных сцэн, у многіх выклікала радаснае здзіўленне: «Казка» жыве! Дзіцячы музычны тэатр, падтрыманы кіраўніцтвам палаца «Золак» (дырэктар установы І.Пятровіч, загадчык аддзела мастацка-эстэтычнага выхавання І.Шугана), зрабіўся культурным набыткам Заводскага раёна, унікальным асяродкам пазашкольнай творчай працы. Гадуе новае пакаленне глядачоў і юных артыстаў, з якімі — радок за радком — складае хроніку свайго няурымслага жыцця.

Ёсць абсталяваная належным чынам сцэна — фарміруецца і разнастайны рэпертуар, якім «дарослыя» тэатры сваіх юных наведнікаў не песціць: «Тры пстрыкі» на музыку Д.Шаамавіча, «Беласнежка і сем гномаў» Э.Капмановіча, «Вясновыя песні» В.Войцка (арыгінальны беларускі твор з беларускім тэкстам), спектакль паводле казак Х.К.Андэрсена з музыкай С.Баневіча, канцэртная праграма ў 2-х аддзяленнях. Удзельнікам пастановак ад 7 да 16 гадоў,

**Апошнім часам імя маладой беларускай спявачкі Марыны Філіпавай досыць часта згадваецца ў друку, у эфіры, у хіт-парадах шматлікіх радыёстанцый ды нават у размовах прыхільнікаў папулярнай беларускай музыкі. І на гэта ёсць свае прычыны.**

## І САТКІЛАВА ўХВАЛІЎ

У канцы кастрычніка ў рускім горадзе Арле праходзіў Міжнародны конкурс маладых выканаўцаў «Славянская зорка-2003». Удзельнічала ў ім і Марына... На конкурсе яна спявала досыць вядомую «Песню пра далёкую радзіму» Мікаэла Тарывердзіева (у культурным савецкім фільме «Семнаццаць імгненняў вясны» песня гучала ў выкананні Іосіфа Кабзона). Для выступлення Філіпавай была зроблена новая, больш сучасная аранжыроўка.

У няпростым спаборніцтве з таленавітымі маладымі спевакамі з Расіі, Малдовы, Украіны, як гэта ні дзіўна, перамагла наша Марына Філіпава. Яна атрымала Гран-пры конкурсу! (Цікава, што ў мінулым годзе Гран-пры «Славянскай зоркі-2002» быў уручаны беларускаму спеваку Максіму Сапацкову, які селета перамог у



поруч з імі, калі гэтага вымагае драматургічны матэрыял, працуюць і дарослыя прафесіянікі. Мастра Г.Аляксандраў, асабліва патрабавальны да якасці гучання, запрашае супрацоўнічаць музыкантаў з лепшых мінскіх аркестраў.

Ёсць тут і поспех. І не таму, што дзецям на сцэне — гэтак званы «бяспрыйгрышыны пастановачны ход», бо заўсёды, незалежна ад якасці драматургіі, рэжысуры ды ўласных здольнасцяў, выклікаюць заміланне. І не таму, што стабільнае кола родзічаў, сяброў, настаўнікаў, знаёмых ды суседзяў — гарант шчырага захаплення і публічнай падтрымкі. Пспех тут — заслужаны вынік працы. Нездарма ж «Казка» ўжо двойчы становілася лаўрэатам Міжнароднага дзіцячага музычнага фестывалю «Ёсць музыка над намі» ў Санкт-Пецярбургу. Вось і прэм'ера «Кошак» — паспяхова.

Паспяховасць, аднак, не значыць бездакорнасць. Але хіба ж можна дакараць тэатр, якому, нягледзячы ні на што, удалося выклікаць у зале феномен свята? Можна толькі румзаць у нейкую абстрактную

«камізэльку». Жаліцца на адсутнасць багатай канцэптуальнай сцэнаграфіі, праз якую вызначылася б і галоўная драматургічна-рэжысёрская ідэя. Наракаць на праблему тэхнікі для камфортнай у адносінах да музычнага слыху падачы інструментальнага гучу, для яго аптымальнага спалучэння з жывымі сцэнічнымі спевамі (папросту кажучы, каб вушам не было балюча). Зразумела ж:

мастацтва, ці то прафесійнае, ці то аматарскае, у нашых рэальных эканамічных варунках, пры ўмове мізэрнага бюджэтнага фінансавання культурніцкіх праектаў мусіць не столькі жыць, колькі выжываць. Лічыць кожную капейчыну і адначасова намагацца пераадолець аб'ектыўную ды відэочную пастановачную галечу... сціпымі ды суб'ектыўнымі пастановачнымі сродкамі.

Так-так, феномен тэатральнага свята адчулі падчас прэм'еры і дзятва, і глядачы дарослыя. На вечаровай сцэне разгорталася фантастычная гісторыя пра катой, якія не маюць дома і, як той казаў, блукаюць самі па сабе. Але раз на год збіраюцца ўсе разам на свой паўночны бал. У згодзе яны вяселяцца, спяваюць, танчаць, але не толькі. Хтосьці марыць, хтосьці ўспамінае маладосць, хтосьці раславядае пра выдатных асоб кашацкага роду, хтосьці прыцягвае агульную ўвагу сваёй адметнасцю або абуджае спагаду да сваёй долі... Яны захапляюцца цыркавымі дзівосамі, што перамаглі чарадзейства злой сілы; радуюцца за тых, хто спаткаў сваё каханне; усе разам услаўляюць жыццё.

Над гэтым іскрыстым і вясёлым музычна-пластычна-танцавальным шоу працавалі му-

конкурс маладых выканаўцаў на «Славянскім базары»).

Відаць, аблічча і голас нашай спявачкі ўразілі не толькі журы, а і слухачоў. Невыпадкова ж расійская міліцыя ў якасці ганаровых спадарожнікаў суправаджала нашу спявачку — ад Арла і ажно да самага Мінска. Давезлі за дзевяць гадзін, з ганаровым эскортам і «мігалкамі»... Але, напэўна, «зорак» і павіны так вазіць!

Наступную творчую перамогу Марыне Філіпавай прынес яе ўдзел у сёлетняй «Рамансіядзе». Як вядома, конкурс выканаўцаў старадаўніх і сучасных рамансаў (пераважна рускіх) ладзіўся ў межах Міжнароднага музычнага фестывалю «Залаты

Шлягер». У прадстаўнічае журы ўваходзілі і «зорка» сусветнай оперы Зураб Саткілава, і вядомыя рускія спевакі, выканаўцы рамансаў Аляксандра Стрэльчанка, Галіна Прэабражэнская, вядомая беларуская оперная салістка Наталля Руднева і інш.


На «Рамансіядзе» Марына Філіпава адчувала сябе зусім няпроста, бо побач з ёй выступалі артысты з кансерваторскай адукацыяй, больш грунтоўнай опернай пастаноўкай голасу, акадэмічнай манерай выканання. Марына ж — студэнтка Інстытута сучасных ведаў, схільная больш да эстраднай манеры выканання, шансона, джазавых імправізацый.

Калі большасць удзельнікаў «Рамансіяды» звярнулася да класічнага раманса XIX стагоддзя, дык Філіпава і яе педагог у Інстытуце сучасных ведаў прафесар Марына Марозава прапанавалі журы неча-



зычны кіраўнік і дырыжор-пастаноўшчык Глеб Аляксандраў, балетмайстар Лілія Харламава, хормайстар Нона Палявая, канцэртмайстры Валерыі Крыштопенка і Дар'я Захарава, педагог-вакаліст Валянціна Міціна (яна ж выконвае ролю адной з галоўных кошак), а таксама аркестр "Рычэркар-96". Артысты — Іна Круцько, Тая Кохан, Наста Цывенка, Лена Кугатава, Каця Папко, Маша Сцепаненка, Анатоль Гавура, Юрый Сакалоў, Іван Разумаў, Віктар Жывіцкі ды іншыя "кошкі" не падаліся ні шэрымі, ні шарачковымі. Адмысловыя стракатыя апрананні, дасціпныя трапныя грывы, характэрная пластика, выразны вакал, дакладная дыкцыя (тут прыемна ўразіў нават хор). Што ні персанаж — то свая прыгажосць, індывідуальнае аблічча, свой голас і свой нораў. І калі ў вядомай амерыканскай відэаверсіі мюзікла адны выканаўцы іграюць ролі як драматычныя акцёры, другія — спяваюць за тых жа персанажу, трэцяя танцуюць, а трэці выконваюць чацвёртыя, дык у мінскіх "Кошках" юныя таленавітыя энтузіясты ўсё робяць самі!

Гарачыя глядацкія авацыі — лепшы стымул для новых рэпертуарных пошукаў і творчага росту "Казкі". Вось каб яшчэ наш адзіны дзіцячы музычны тэатр папоўніў свой рэпертуар арыгінальнымі беларускімі творамі — мажліва, мадэрнізаваўшы тое, што ўжо створана айчыннымі кампазітарамі ў розныя часы, а мажліва — папрацаваўшы з новымі аўтарамі. Але на рытарычным "вось каб" спектакль не паставіш: нічога не будзе без канкрэтнага дзяржаўнага заказу на адпаведны рэпертуар. Калі дзяржава падтрымае адзіны на Беларусі дзіцячы музычны тэатр, а заадно заахваціць і студыі, і ўсе "дарослыя" тэатральныя трупы, якія працуюць на ідэю духоўна-эстэтычнага, культурнага выхавання новай генерацыі бела-



рускага грамадства, тады... Тады вырашацца пэўныя старыя праблемы, з'явіцца новыя, і мы працягнем размову.

С.БЕРАСЦЕНЬ  
Фота М.ЗАМУЛІЧА

каны і арыгінальны рэпертуар. Спрактыкаваны кампазітар, тонкі інтэрпрэтатар лірычнай паэзіі, Марозава многія гады працуе ў жанры рамана, мае шмат набыткаў у гэтай галіне творчасці. На беларускай "Рамансідзе" М. Філіпава прадставіла два раманы М. Марозавай — "Моленне свеч" (на словы І. Ждановіча) і "Душы ожиданье" (на словы Т. Мушынскай).

У нязвыкласці рэпертуару (аўтарскі, сучасны, а не класічны рамана) была свая рызыка, і немалая, але, напэўна, была і зарука перамогі. Журы высока ацаніла і абаяльнасць маладой спявачкі, яе сцэнічнасць, прыгажосць голасу, шчырасць, глыбіню разумення музычнага вобраза. Як вынік — дыплом 3-яй ступені...

Калі вынікі вакальнага спаборніцтва былі падведзены і абвешчаны, да маладой спявачкі падышоў Зураб Саткілава, артыст, які выступаў на самых праслаўленых оперных і канцэртных сценах свету: (Кажуць, менавіта яноная творчая падтрымка дапамагла ў свой час нашай спявачцы Марыі Гулегінай трапіць на оперны Алімп). Саткілава павіншаваў Марыну з перамогай і зазначыў, што ў яе ўсё ёсць: і голас, і артыстызм, і знешняе аблічча, і рэпертуар...

Трэба дадаць, што нарадзілася Марына Філіпава на Віцебшчыне, яе бацькі і цяпер жывуць у Мёрах. Марынін бацька — не прафесійны музыкант. Але вельмі добра спявае, мае добры голас, і, відаць, ягонае захапленне спевамі перадалася дачцэ. Яшчэ ў юнацкім узросце М. Філіпава стала пераможцай конкурсу патрыятычнай песні ў Віцебску; некалькі гадоў была салісткай Дзяржаўнага маладзёжнага тэатра эстрады.

Адраду дзве творчыя перамогі Марыны Філіпавай, дый такія значныя, бясспрэчныя, не могуць не радаваць. І прыхільнікаў таленту гэтай абаяльнай дзяўчыны, якую называюць пралескай беларускай эстрады, і наогул прыхільнікаў сучаснай беларускай музыкі. Міжволі думаецца, што гэта толькі пачатак узыходжання Марыны на творчы Алімп.

Т. МІХАЙЛАВА  
Фота В. МАЙСЯЕНКА

ПОДЖА БРАЧАЛІНІ



III

Пра Банача дэ'Туашы, які позна ўставаў з пасцелі

Банача дэ'Туашы, вясёлы юнак, падчас нашага знаходжання ў Кастанцы заўсёды позна ўставаў з пасцелі. І калі сябры папракалі яго за ляноту і пыталіся, што ён робіць у пасцелі да такой пары, той, усміхаючыся, адказваў: "Выслухоўваю цяжбу двух бакоў. Ураніцы, калі прачынаюся, побач з маім ложкам стаяць дзве асобы: рупнасць і лянота. Першая заклікае ўставаць, рупіцца, а не качацца днём на ложку. Другая ж наадварот: яе аспрэчвае і раіць мне яшчэ паляжаць у пасцелі, бо на двары холадна і лепей заставацца ў цяпле; яна сцвярджае, што ўвесь час працаваць нельга, цэлу патрэбна адпачынаць. Ды рупнасць настойвае на сваім... Спрэчка-сварка між імі цягнецца доўга, а я, бесстаронні суддзя, не схіляюся загадзя ні да аднаго з бакоў і выслухоўваю абодва, чакаю, калі спрэчка сама скончыцца. Таму і ўстаю позна".

XXVI

Пра абата з Сэціма

Абат з Сэціма, чалавек мажны, тоўсты, ішоў некай вечарам у Фларэнцыю і па дарозе запытаў у селяніна, праз якую браму ён зможа прайсці. Абат меў на ўвазе, якая з гарадскіх брам на той час яшчэ адчынена, а мужык, глядзячы на тоўстага абата, іранічна адказаў: "Там, дзе воз сена праходзіць, думаю, і вы зможаце прайсці".

LVI

Бліскучы адказ Дантэ, фларэнційскага паэта

Дантэ Аліг'еры, фларэнційскі наш паэт, некаторы час меў прытулак у Вероне, пры двары Кан'дэлла Скала, вельмі шчодрога прынца. А сярод світы прынца быў подлы, ганарысты ды неадукаваны фларэнціец, якога таксама звалі Канэ. Гэта чалавек не здатны ні на што іншае, акрамя як строіць кепікі, смяяцца і расказваць глупствы — быццам бы анекдоты, — забаўляючы прынца, за што атрымліваў неблагія падарункі.

Дантэ ж, чалавек высокаадукаваны і сціплы не менш, чым разумны, натуральна, пагарджаў ім як неразумнай істотай. І вось некай той фларэнціец запытаў у яго:

— Як гэта сталася, што ты, каго лічаць надзвычайным мудрым і вучоным, такі мізэрны і бедны?! А я, без мудрасці і навукі, багаты.

На што Дантэ яму адказаў: — Калі я знайду сабе багацця-ўладара, які будзе падобны да мяне ва ўсім — ты ж сабе такога ўжо знайшоў, — ён зробіць мяне багатым.

Важкі і разумны адказ! Таму што ўладары звычайна прыхільныя да сябе падобных.

LIX

Пра чалавека, які шукаў цела сваёй жонкі-тапеліцы

Чалавек, жонка якога патанула ў рацэ, пайшоў супраць цячэння шукаць яе цела. Другі чалавек, убачыўшы гэта, вельмі здзівіўся і параіў яму ісці па цячэнні.

А ў адказ пачуў:

SXIX

Пра таго, хто намерыўся патраціць тысячу фларынаў, каб стаць слынным, і параду яму

Малады і не надта разумны фларэнціец паведаміў сябру, што намерыўся аб'ехаць увесь свет і патраціць тысячу фларынаў, каб стаць слынным.

Сябар, які вельмі добра яго ведаў, параіў:

— Патраць лепш дзве тысячы, каб цябе зусім ніхто не ведаў.

SXXXIII

Пра аматара вышці

У аднаго вядомага аматара вінапіцца ўзнялася тэмпература, з-за чаго моцна пачала даймаць смага.

Сабраліся дактары і пачалі раіцца, як знізіць тэмпературу і пазбавіць хворага смагі.

— Ведаеце што? — азваўся хворы. — Вы паклапаціцеся толькі пра тэмпературу. А што да смагі, гэта ўжо мая справа.

Пераклад з італьянскай мовы  
Уладзіміра ЧАРОТЫ

ГЕРБ АДНАВІЛІ...

Сесія Лідскага гарадскога Савета дэпутатаў разгледзела пытанне аб гістарычным сімвале — гербе горада. Першым пунктам прынятага рашэння запісана: "Герб горада Ліда ўтвердзіць". На маю думку слова "ўтвердзіць" не адпавядае сутнасці пытання. Мяркую, што тут больш падышло б "адродзіць" альбо "аднавіць".

Гораду Ліда герб быў нададзены разам з Магдэбургскім правам 17 верасня 1569 года. Па змесце ён спалучаў у сабе штучнае значэнне (леў) і абарончае (два перакрываючыя ключы). Герб існаваў і ўжываўся ў гарадскім жыцці больш за два стагоддзі. У канцы XVIII ст., пасля апошняга трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай, Заходняя Беларусь аказалася ў складзе Расійскай імперыі. Імператрыца Кацярына II выдала Указ аб скасаванні існуючых гарадскіх гербаў і аб замене іх новымі. Пачалася кампанія скасавання гістарычных гарадскіх сімвалаў. У аснове стварэння новых гербаў гарадоў быў пакладзены Указ Пятра I і яго Геральдычнае палажэнне, у адным з параграфу якога гаварылася: "Городу иметъ герб и использовать его во всех городских делах".

Згодна з "Палажэннем" герб уезнага (павятовага) горада павінен быў складацца з дзвюх частак: верхняй — губеранскі герб і ніжняй — уласны герб горада. Ліда атрымала свой герб 9 мая 1845 года. Па Геральдычным палажэнні ён меў наступны выгляд: у верхняй частцы на чырвоным полі "коннік", а ўнізе — на зяленым полі, сноп жыта з сярпом упоперак яго, як знак таго, што жыхары Ліды займаліся пераважна земляробствам.

З аднаго боку шкада, што геральдыст не быў на месцы, не вывучыў дастаткова гісторыю горада, ад таго і беднасць думкі. Ва ўсім уездзе і горадзе з багатай гісторыяй і традыцыямі ён не знайшоў больш змястоўнага і адпавядаючага сімвала, абмежаваўшыся канстатацыйнай земляробства, якога ў той час было звычайнай з'явай у кожным горадзе і ўездзе.

З другога боку сапраўды, амаль да пачатку XX стагоддзя асноўным заняткам лідчан была сельская гаспадарка.

Гэты герб Ліды захоўваўся аж да канца Першай сусветнай вайны. Пасля падпісання 18 сакавіка 1921 года Рыжскай мірнай дамовы паміж Польшчай і Савецкай Расіяй, Ліда адыходзіць да Польшчы. Польскія мясцовыя ўлады адраджаюць першы сярэднявядовы герб Ліды. Ён займае сваё пачэснае месца ва ўсіх справах горада. Яго выява адлюстроўваецца на пятак гарадскіх і мясцовых установаў.

Дзіўнае супадзенне, 17 верасня стала для герба Ліды лёсавызначальным. 17 верасня 1569 года ён быў нададзены гораду, а праз 370 гадоў — 17 верасня 1939 года — адышоў у небыццё. Можна, на гэты раз 17 нумар сесіі гарадскога Савета, якая аднавіла дзеянне герба, будзе больш спрыяльным для яго і для нас.



Анатоль КУЛЕШ



Ганю каровы дадому — для дзённага даення. За гародам бяжыць мне насустрач запыханы брат мой Павел.  
— Матка сказала: не гані. Патрымай тут.  
— Чаму?  
— У нас сядзіць Гапка.

Лёгка сказаць "не гані" — на дойку каровы самі бягуць: ад духаты лясной, камароў — у хлёў, у прахалоду. Быў неверагодны выпадак: першацёлка Рабуна неслася дадому як апантаная, не стрымаць. А пачне маці даць яе — няма малака, пустое вымя. Як замова нейкая, маці так і лічыла. А бацька мой чалавек быў практычны: сеў у кутку хлява і падгледзіў, хто доіць Рабуну. Не нячыстая сіпа, як лічыла маці, а... звычайны вуж. Ён высмоктаў малако, і яго "даенне" карове больш падабалася, чым мазолістыя шурпатыя рукі леснічыкі. Забіў бацька вужа. Прыгода была на тры бліжэйшыя вёскі — Краўцоўку, Дзікалаўку, Гуту. Легенды хадзілі.

Рабуна дні тры памукала, пабрыкалася — удвух, маці і бацька, даілі; малако яе доўга не пілі, свінням выпівалі.

А Гапка... Гапку гэтую таксама далёка ведалі. І слава ў яе была дрэнная: чараўніца. Калі статак вяртаўся з пашы, суседзі праганялі Гапку з уласнай прызбы: не сядзі, не глядзі! Бо нават калі пахваляць "Во вымя налілося!", у каровы знікае малако.

Да бацькі майго яна прыходзіла часта — прасіла дровы. Але каня ў яе не было, яна прасіла, каб ляснік сам падкінуў ёй бярэмецка, часта ж праязджае міма яе хаты на парожнім возе.

Але зараджаны Паўлаў нека вельмі ж нядобра рагатнуў.

— У рай хочаш, Грышка? Сотка разнясе цябе так, што абшмоткі твае і Бог не збярэ.

— Разговорчыкі! — бадай злосна крыкнуў я на Паўлава.

— А пайшоў ты, малодшы... — паслаў ён мяне ў... Гакнуў што бомбай.

Каб хто з нас, курсантаў, паслаў так свайго камандзіра — "губа" дакладная. А то і трыбунал. Але тое ў мірны час, у мірнай вучобе, і камандзіры разлікаў — Цернавы, Зашкарук, Мельнічук — старшыя сяржанты. А тут вайна, і я ўсяго малодшы сяржант і камандзір учора спечаны. Паўлаў яфрэйтэр, розніца ў адну лычку, і мне казалі, што мой зараджаны лепшы на батарэі. А я пайду скардзіцца на падначаленага. Пасля першага боя. А бой — вось ён, набліжаецца. Голас дальнемершчыка:

— Цэль зпоўнена.

На гармаце затрымцела стрэлка паказчыка дыстанцыі. Лічы пачаў выкрываць чыгальнік "трубкі". Устаноўшчыкі, двое, трымаюць снарады, заціснуўшы паміж ног, ключамі паварочваюць колца з лічбамі дыстанцыі. Адлік ідзе назад — ад большага да меншага. Але равуна пакуль што няма: вораг яшчэ далёка. ПУАЗА (Прыбор упраўлення артылерыйскім зенітным агнём) апрацуе даныя дальнямера, кіламетры і метры — у лічбы на трубках і, калі будзе сумяшчэнне, дасць сігнал гарматам. І тут усё залежала ад хуткасці. Дакладна і хутка спрацоўваюць прыборшчыкі, гарматнікі — бліжэй снарад разарвецца ад варожага самалёта, больш верагоднасці, што нейкія асколкі ад чатырох снарадаў — залпа батарэі — падаб'юць варожую машыну.

Рабіў ён гэта, здавалася, бясконца — у зямлянцы. Ад чаго яго пучыла? Ад "бландзіні" (прасянікі) і салёнай траскі?

Наводчык Лысуха — ціхоня, але і гумарыст, і вялікі мянюка, расказваў цікавыя прыгоды накітапт Гогалеўскіх, якія напэўна сачыняў сам. Звычайна гаварыў па-руску, а распавядаў на ўкраінскай мове, атрымоўвалася вельмі каларытна. Дык вось ён, Іван Лысуха, калі Паўлаў адлучаўся — пачаў у санінструктара скулы (на фурункулез хварэла палавіна батарэйцаў), пачаў падбіваць разлік на змову супраць Паўлава: каб правучыць яго, накрывіць "цёмную", так правучвалі задавак, нахабнікаў, чалавеканенавіснікаў у вёсцы; памагала, харашэлі хуліганы, пачыналі паважаць людзей.

Прывабная ідэя. Але мне, гуманісту, яна не падабалася: шасцёра на аднаго!

— Ты, камандзір, можаш не ўдзельнічаць.

— У штрафную роту захацелі? Калі ён зарадзіць не здолее — літасці не будзе.

Адсталі мае хлопцы.

А Паўлаў псаваў паветра і рабіў розныя брыдкасці "чысцолькам", "святошам", які ён называў Кошалева, мяне, Лысуху... За што ён не любіў нармальных людзей?

Паспрабаваў я гаварыць з камбатам, каб Паўлава адаслапі ў іншую частку. У таго вочы палезлі на лоб.

— Ты што, чокнуты? Лепшага зараджаючага! Хто яго замяніць? Манах Кошалеў?

І адаслапі Грышку. Нампаліт пастараўся! Ведаў яго набожнасць і баяўся; дойдзе да начальства — кінуць яму: не ўмее выхоўваць.

А я вельмі балюча перажыў адсылку Кошалева. Як брата страціў. Пасля вайны я, атэіст, жонцы не сказаў, як

## ЗЛОЕ ВОКА — ЗЛОЕ СЭРЦА

Іван ШАМЯКІН



Бацька мой у байкі пра яе чары не верыў, часам мацокаўся і паказваў бабе дулю. Яна хрысціла яго, не сябе — яго. Маці ледзье не мела ад страху і, каб улашчыць "дурное вока", частавала Гапку малаком, смятанай, гуркамі, нават цукрам, які і нам, дзецям, не часта давала. І прымушала бацьку завезці Гапцы дровы — каб улашчыць вядзьмарку. А дровы... Вунь іх колькі за зіму набірала, шуркі паўз два платы, гатовых, папіленых: адбіралі ў парубшыкаў, якія вазілі іх у Дабранку яўрэям на продаж. (Між іншым, гэта быў адзіны сялянскі заробак, пакуль меліся коні — да калгасаў.)

Калі я пайшоў у школу, то адразу паверыў настаўніцы Валянціне Андрэеўне, што ніякі багоў няма, што ўсё гэта — забабоны цёмных людзей, гэта выдумалі багачы, каб рабы, прыгонныя, усе бедныя, баючыся багоў, гнулі спіны на іх, на багатых. І Гапкіна вядзьмарства — забабоны, выдумка.

Само сабой зразумела, што ў камсамольскім узросце я стаў перакананым атэістам. Бо ніхто і не спрабаваў пераканаць у адваротным. Нават у вялікім Гомелі, дзе я вучыўся, засталася (як аццела?) адна маленькая царкоўка, у якую ніхто з нас, студэнтаў, не адважваўся зазірнуць, хоць цікаваць мелі.

Але быў выпадак, калі нека вельмі ж нечакана і своеасабліва пахіснулася мая атэістычная перакананасць. У пачатку вайны.

Тыдні два-тры мы заставаліся на сваёй першай вучэбнай батарэі — абаранялі аэрадром у Мурманску, Тулемскую ГЭС, па тым часе самую паўночную ў свеце — так пісалі тады, хоць цяпер я не веру, што ў амерыканцаў на Алясцы не было гідрэстанцыяў.

Потым нас пачалі рассялаць каго куды — большасць у новыя дывізіёны і палкі, вайна вымушвала тэрмінова арганізоўваць іх, а навучаных зеніткаў не было (кавалерыстаў рыхтавалі!), а нас усё ж восем месяцаў вучылі, хоць баявымі ні разу не стралялі (я пісаў, у што гэта выпінася ў першы дзень вайны).

Мне пашанцавала: я застаўся ў сваім 33 асобным дывізіёне, дзе і праслужыў усю вайну. Мяне паслаў камандзірам гарматы на 2-ую батарэю, яна стаяла ў Мурманску на абароне парта — у цэнтры пекла.

Здаецца, першы дзень быў нялёты, і я пазнаёміўся са сваім разлікам. І, не будучы дурнем, зразумеў, што такой дысцыпліны, як у вучэбцы, якую трымаў мой камандзір Цернавы, тут няма, не было і быць не можа, асабліва ва ўмовах вайны. (Дарэчы, як змяніўся Цернавы ў першы ж дзень вайны, якім добрым стаў — не пазнаць чалавека!)

Як і ў першы дзень вайны, "уначы" — у палярны дзень — завінела гільза: баявая трывога! Уміг займаем свае месцы. Чацвёрты нумар — высокі хударлявы хлапчына Рыгор Кошалеў, яраславец ці іванавец — моцна окаяў. Яго "прафесія" — вугал узвышэння; высокі ростам, Рыгор стаяў на платформе бліжэй за ўсіх да жэрла ствала. А пушкі 76 калібру былі без глушыцеляў. Стрэлы першага дня Рыгора аглушылі. Вушы балелі.

Даклад разведчыка:

— Над чацвёртым п'яць "юнкерсаў 87"!

Самыя брыдкія пачвары-пікіроўшчыкі!

Я не здзівіўся, што Кошалеў затыкае вушы ваткай. Але ён пачаў хрысціцца і шаптаць малітву. І гэта ўпершыню пахіснула маё цвёрдае бязбожжа. Не магу апісаць гэты раптоўны зрух у галаве, у сэрцы. Узнікла нейкая асабліва павяга да Кошалева, да яго веры ў Вышэйшую Сілу, якая можа ўратаваць ад смерці. Каб умеў, то і я, магчыма, прапятаў бы словы малітвы ў той міг.

Трымаецца думка, што зенітчыкі, у адрозненне ад знішчальнікаў, збівалі намянога менш. Гэта так. Але я і ў Мурманску, і ў Афрыкандзе, дзе адна з нашых батарэй прыкрывала аэрадром дальніх бамбардзіроўшчыкаў, (а я, тады ўжо "вольны казак" — камсорг дывізіёну, любіў гэтую батарэю і часта наведваўся туды), не раз чуў ад пілотаў, што "месераў" яны баяцца менш, чым агню зенітак, манеўр знішчальніка можна прадбачыць, разрыў снарада не прадбачыць: адзін рвануў перад носам, другі зверху. Дзе выбухне трыць?

На прамое пападанне ў зеніце разлічваць нельга, гэта не ў супрацьтанкавай артылерыі. За ўсю вайну я помню адно прамое (так мы лічылі) пападанне. Там жа, у Мурманску, праз год пасля пачатку вайны. Немцы напалі бясспынна — чарговы караван прыйшоў. На ствалах пушак гарэла фарба. У дзень прылятала п'яць "Ю-88", цяжкіх бамбардзіроўшчыкаў. Ішлі кучна — стралой, як на парадзе: вядучы і з бакоў, крыху ззаду, па двое. У Мурманск, па загаду Сталіна, прыслалі ажно два зенітныя палкі, стаяла задача: ніводзін карабель саюзнікаў не павінен быць патоплены каля партовых прычалаў, на разгрузцы.

Агонь вялі добрая паўсотня гарматаў рознага калібру. І раптам, на здзіўленне нам, абстрэляным, адзін з бакавых "юнкерсаў" выбухнуў у паветры, не даляцеўшы да заліва, разляцеўся на кавалкі, якія пасыпаліся на соккі, яго суседз адзіміў, скінуў бомбы ў заліў і ўпаў на горад. Усе высокія спецыялісты лічылі, што снарад трапіў ў бомбавы люк і самалёт разнеслі яго ж бомбы; асколкі даліцелі да суседа. Зеніткі збілі яшчэ адзін. Два астатнія, скінуўшы груз у заліў, рэзка разварнулі на захад — пад ахову "месершмітаў", якія ўжо вялі бой з нашымі "МІГамі". Аднак нашым сокалам удалося збіць і тыя два бамбавозы і адзін "месер". Якая перамога! Такой яшчэ не было, каб немцы страцілі цэлы эшалон "юнкерсаў", не скінуўшы ніводнай бомбы на караблі.

За той бой шмат каго ўзнагародзілі. Каго? У нашым дывізіёне аднаго камандзіра трыцятай батарэй Саўчанку. Усяго. А мы ж — ветэраны абароны: год таму Мурманск прыкрывалі ўсяго два дывізіёны — наш і марскі.

Аднак захапіўся я "тэхналогіяй зенітнага агню". Няўмольная старэчая памяць: трымае ўсё даўняе і забывае, што было ўчора.

Неадчэпна помню сваіх байцоў. Таго ж Паўлава. Даўся ён мне ў знакі. Больш брыдкага чалавека не ведаў. Нават крыўдна, што ён мой зямляк — стрэлянскі. Камандзіры ўзвода і батарэй лічылі яго лепшым зараджаючым; на камандных паверках з дывізіёна, з штаба 14-й арміі, пазней корпуса ПВО ён заўсёды паказваў найлепшыя вынікі. Каржакаваты, плячысты, даўгарукі, касалапы, ззаду, калі ішоў, падобны да гарылы, меў ён моц, сілу. Але які нахабны быў, прагны, зайздросны, зладзеяваты. Ці мыў калі рукі? Выцраў пакуллем і хапаў у дзесяць грамаў большы кавалак хлеба. На сем чалавек разліку старшыня выдаваў "цагліну" — на снаданне, абед, вячэру. Норма была 600 грамаў на дзень. Але ці важкі бохан кілаграм чатырыста? Хто правярэць? Дзяляежку хлеба даручылі Кошалеваў дэмакратычным галасаваннем. Паўлаў патрабаваў, каб рэзалі па чарзе. Чаму адзін Грышка? Святы ён? Быццам справадліва. Ды прагаласавалі толькі ён, Паўлаў і Кошалеў, астатнія яўна адчувалі тое ж, што і я: не хацелі есці хлеб з паўлавых рук. Можна, за гэта ён не любіў усіх нас. Помсціў своеасабліва. Пасля палярных марозаў і гарачай страляніны ў любы адбой — уначы ці ўдзень — у цеснай зямлянцы, напаленай "буржуйкай", засыналі ўміг. Але праз якую гадзіну не хапала паветра і прачыналіся ад іншай "страляніны". Паўлаў грамагучна выпускаў "злы дух".

мне не хапала яго малітваў і хрышчэння пад звон гільзы — баявой трывога, а потым адбоя; у 1941 годзе немцы яшчэ спрабавалі бамбіць батарэй, пападанні здараліся рэдка, але былі: на адной батарэй, "маскоўскага палка" (з тых, што абаранялі Маскву), бомба ўпала ў цэнтр батарэй, у камандны пункт. Загінула больш палавіны асабовага склада: камбат, намбат, камандзіры ўзводаў, разлікі дальнямера, ПУАЗО, частка людзей з гарматных разлікаў.

Самы брыдкі "падарунак" Паўлаў паднёс мне пад новы 1942 год. Я камандаваў чацвёртай гарматай. А самы блізкі мне чалавек, зямляк з аднаго раёна — Церахоўскага і аднакурснік — разам канчалі тэхніку, разам прызываліся з Гомеля, разам служылі ў вучэбнай батарэй, — Мікалай Літвінаў. Настрой пад Новы год узняўся: разграмілі немцаў пад Масквой, налётаў менш, праўда, порт быў пусты, караван не прыйшоў. (Праз многа гадоў з мемуараў Чэрчэля я даведаўся, што пасля разгрома першага каравана — з 39 грузавак і канвойных судоў да Мурманска дайшло ўсяго 14, ён, Чэрчэль, увогуле быў супраць таго, каб спаць дапамогу СССР Паўночным марскім шляхам, толькі праз Іран; Рузвельт перамог — за гэты шлях выступіў, і 1942—43 гады былі пікамі загрузкі Мурманскага і Архангельскага партоў).

Мы наіўна паверылі, што 42-гі будзе годам Перамогі. І мы з Колема з дзіцячай наіўнасцю дамовіліся сустрэць Новы год па асабаму; быццам ад таго, як мы яго сустрэнем, залежыць перамога. А як? Па-гусарску! З выпіўкай. Нам у абед давалі па сто грамаў "наркомаўскіх". Не будзем піць дні два-тры, назбіраем у фляжках грамаў па 200-300. І глытнем у катлаване ці ў сталюцы па двайной дозе. Не было б толькі ў 12 ночы летнай пагоды.

Не пашанцавала. Было ясна. У небе святочна-шматколерныя палотнішчы палярнага ззяння. І няспынна гудзеў варожы самалёт. Немцы скарысталі новую тактыку: масавых налётаў у доўгую палярную ноч не рабілі. Але пусквалі па аднаму-два бамбавозы, той скідаў у чорны, паміж белых снягоў, заліў адну бомбу і доўга кружыў над горадам, на змену прылятаў другі — і так усю ноч. Спачатку мы па гэтых адзіночках вялі зараджальны агонь — выстрэльвалі за ноч сотні дарагіх снарадаў, якія прывозілі з далёкага Урала, дзе іх выраблялі жанчыны, дзяды, дзеці.

Нямецкую хітрасць — апустошыць арсенал безапасу, знясіліць за ноч людзей — хутка раскусілі не толькі генералы — радавыя выказваліся на гэты конт. З'явіўся загад: агонь весці толькі па тым самалёце, які лавілі пражэктары. Лавілі нярэдка, але вялі мінуту-дзве, умелі фашысты выслізваць з яркіх праменьняў.

У дванаццаць наступіла цішыня; немцы сустрэкалі Новы год. Мы працягвалі дзяжурчыць на дваццаціградусным марозе. Але праз гадзіну Баранцава мора дало падарунак —

(Працяг на стар. 15)

## ІМЯ І ТВОРЧАСЦЬ

У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі 16 снежня адкрываецца выстаўка, прысвечаная 100-годдзю з дня нараджэння Івана АХРЭМЧЫКА.

Івана Восіпавіча Ахрэмчыка нездарма называюць пачынальнікам гісторыка-рэвалюцыйнай тэматыкі ў беларускім мастацтве. Ён увасобіў сапраўды лёсавызначальныя моманты ў станаўленні маладой Беларусі: "Першы з'езд РСДРП у Мінску" (1929), "Падпісанне маніфесту аб утварэнні БССР" (1929), "Уступленне Чырвонай Арміі ў Мінск" (1934—35), "Пасяджэнне ЦК КП(б) Беларусі 3 ліпеня 1941" (1943—44).

У даваены перыяд творчасці была распачата серыя партрэтаў творчай інтэлігенцыі, якую прадстаўлялі рэжысёр У. Галубок, кампазітар М. Аладаў, мастак Ю. Пэн, паэт А. Александровіч, акцёры З. Бандарына і А. Ільінін. Была аддадзена даніна пейзажнаму жанру ў жывапісе і ў графіцы. На жаль, многія тагачасныя творы не захаваліся.



Гады Вялікай Айчыннай вайны сталіся сапраўдным выпрабаваннем на шырасць і майстэрства. Тэма мужнасці і трываласці ва ўмовах вайны, агульнай трывогі за лёс сваёй Радзімы, што засталася пад акупацыяй ворага, легла ў аснову партрэтаў такіх яркіх прадстаўнікоў творчай эліты, як актрыса З. Васільева, паэты і пісьменнікі П. Глебка, К. Чорны, І. Гурскі, мастак З. Паўлюсі. Самы першы і выразны з іх — "Партрэт народнай артысткі З. Васільевай" (1943).

Тэма герояў, што аддаюць сваё жыццё дзеля шчасця на зямлі, — у аснове карціны "Абаронцы Брэсцкай крэпасці" (1957—58). Праз вобраз, увасоблены ў гэтай кампазіцыі, мастак сцвярджае: абаронцы крэпасці над Бугам — нязломныя!

Сапраўдны творчы прарыў да новай тэматыкі зраўнаў ва мастак падчас яго творчай камандзіроўкі ў далёкую Манголію ў 1959 годзе. Асабліва уражваюць эскізы партрэтнай вываы простых мангольскіх працаўнікоў. Упершыню для сучаснага беларускага жывапісу адчыніліся далёкія спазнанні свету, людзей розных краін, успрыняты праз эстэтычную прызму беларускага вобразнага бачання.

Серыя партрэтаў беларускай інтэлігенцыі папаўняецца выявамі кампазітара М. Аладава, спявачкі Л. Александровіч, рэжысёра Е. Міровіча, актрысы Л. Ржэцкай, пісьменніка П. Пестрака, мастацтвазнаўцы І. Назімавай, мастака Ц. Клініса. Асабліва шырасцю вылучаюцца партрэты сям'і Івана Ахрэмчыка.

У пейзажах майстра ўвасабляюцца куточкі роднага горада Мінска з яго дварыкамі, садамі і прысадамі. Кветкі бэзу робяцца на гэтых палотнах сімвалам горада.

Праблемы каларыту заўсёды хвалілі мастака. Халодны каларыт прыроды Беларусі з сіня-зялёна-фіялетавамі тонамі ярка адлюстраваны ў пейзажах 1930—1970-х гадоў. Як прыклад — "Аснбуд" (1931—32), "Нясвіж" (1952), "Яліны на паліне" (1960), "Яблыня квітнее" (1964), "Апошнія дні зімы" (1965), "Адліга" (1976), "З акна майстэрні" (1971), "Зарослая сажалка" (1971) і іншыя.

А яшчэ Іван Восіпавіч больш за 40 гадоў займаўся выкладчыцкай дзейнасцю. Праз яго "школу" прайшлі тры пакаленні беларускіх мастакоў. Не дзіўна, што менавіта яго імя — імя І. В. Ахрэмчыка — носіць Беларускі рэспубліканскі комплекс гімназія-каледж мастацтваў.

Людміла НАЛІВАЙКА,  
кандыдат мастацтвазнаўства

НА ЗДЫМКУ: І. Ахрэмчык. Аўтапартрэт (1956).

**Вышэйшыя навучальныя ўстановы заўсёды былі спрыяльным асяродкам для выхавання мастакоў слова. І неабавязкова, каб гэта былі толькі славесныя факультэты. Ды ўсё ж пераважалі філалагічныя, асабліва ў абласных цэнтрах. Вось і з Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя А. Куляшова (да 90-х гг. педінстытут) звязана творчасць многіх беларускіх пісьменнікаў.**

## АД ПЕРШЫХ СПРОБ — ДА МАЙСТЭРСТВА

У складаныя трыццатыя гады літаратурнае жыццё ў Магілёўскім педінстытуце было такім жа, як і ва ўсіх іншых: існавала літаратурнае аб'яднанне, дзе абмяркоўваліся творы пачаткоўцаў, рэкамендаваліся ў друк. Сярод аўтараў выдзяляліся Ул. Агіевіч, уладжэнец Гомельшчыны, які першы верш надрукаваў у 1928 годзе, і Васіль Матэвушаў з Княжыц Магілёўскага раёна, які дэбютаваў у 1932 годзе. У час навучання ў інстытуце (1933—1937) яны актыўна друкаваліся ў абласной газеце "Камунар Магілёўшчыны". Пачаткоўцаў падтрымлівалі ўжо вядомы тады паэт, празаік і перакладчык Юрка Гаўрук, які выкладаў замежную літаратуру, Іван Гутараў, выкладчык рускай літаратуры, апошні ўзначальваў і літаратурнае аб'яднанне пры абласной газеце і быў рэдактарам "Літаратурнай старонкі".

Вершы пачынаючых паэтаў пісаліся ў духу часу, яны павінны былі перадаваць настрой афіцыйнай радасці ад перамен ("Перед уборкой" Ул. Агіевіча, "Пробны выезд" В. Матэвушава). Тэматыкай і пафасам збліжались і іншыя вершы. Не цяжка заўважыць, што яны мелі нават падобныя назвы ("Вечар... вечар...", "Вячэрняя радасць" Ул. Агіевіча, "Асенняя радасць", "Маўклівае шчасце", "Дняпроўскія песні", "Юнацтва" і інш. В. Матэвушава). Несумненна, творы перадавалі юнацкі настрой, шырае захапленне жыццём, узніслае пачуццё. Спрабавалі свае сілы пачаткоўцы і ў прозе. В. Матэвушаў друкаваў нарысы пра перадавікоў вытворчасці, Ул. Агіевіч апублікаваў у газеце аповяданні "Пераможцы", "Шлях Эмы". І тут аўта-

ры моцна залежалі ад тагачаснай грамадскай атмасферы.

У гэтым плане ад студэнтаў мала чым адрозніваўся і малады выкладчык І. Гутараў, які актыўна друкаваўся на старонках "Камунара Магілёўшчыны". Яго публікацыі вызначаліся шырынёй дыяпазону, імкненнем падзяліцца з чытачом сваім успрыманням літаратуры і мастацтва. Ужо тады ў даследчыка складалася сваё ўласнае бачанне творчасці Ул. Маякоўскага, нязвычайнай яе формы і моцнай сацыяльнай накіраванасці. Шмат у гэты час І. Гутараў змясціў рэцэнзій на спектаклі Магілёўскага драматычнага тэатра, кінафільмы. Праўда, ужо ў тых

ня карэктывы ў працэс, менавіта на жорсткіх палях вайны працягвалася станаўленне творчых асоб.

З вызваленнем Беларусі і М. Гарулёў, і Э. Валасевіч, і П. Шасцерыкоў вярнуліся ў родны горад. Гарулёў і Шасцерыкоў працавалі ў газеце "За Радзіму", а Валасевіч два гады выкладаў фальклор і рускую літаратуру ў інстытуце, а пасля таксама перайшоў у штат газеты. Для М. Гарулёва тэма вайны, патрыятызму стала асноўнай у творчасці, ёй прысвечана большасць вершаў і паэм, аповесці і драмы, раманы "Прачайце, любімыя", "После разлуки".




Э. Валасевіч пасля пачатковых узнісла-патэтычных твораў стаў

публікацыях заўважалася артадаксальнасць, значная праява сацыялагізацыі. Яшчэ больш гэта вынікае з яго тэарэтычных артыкулаў "Бальшавізм і літаратурнаўства", "К. Маркс і Ф. Энгельс пра сутнасць і спецыфіку мастацкай літаратуры", выдадзеных у Магілёве на пачатку трыццаціх гадоў.

Ул. Агіевіч з паступленнем у аспірантуру займаўся толькі крытыкай і літаратурнаўствам, асноўны пік яго творчасці прыпадае на пасляваенныя гады. Пасля ўжо яго заўчаснай смерці быў выдадзены ў Мінску зборнік артыкулаў "Літаратура і жыццё" (1954), у пэўнай ступені выбраны з яго не надта вялікай творчай спадчыны.

Васіль Матэвушаў у 1948 годзе вярнуўся ў Магілёў, працаваў у абласной газеце, выдаў зборнікі вершаў "Магілёўскі шоук", "Верасы", пасмяротна выйшаў зборнік "Крынічны луг", які паспеў падрыхтаваць да друку сам паэт. У апошнія гады жыцця В. Матэвушаў быў сакратаром Магілёўскага аддзялення беларускіх пісьменнікаў.

У з'яўленні паэтаў і празаікаў у той час назіралася пэўная пераемнасць. У год заканчэння інстытута Агіевічам і Матэвушавым сталі студэнтамі М. Гарулёў, П. Шасцерыкоў. Гады тыя былі не дужа спрыяльнымі для творчасці, аднак М. Гарулёў і Э. Валасевіч дэбютавалі ўжо на першым курсе. Вершы іхнія грашылі апісальнасцю, як і большасць тагачасных пачаткоўцаў. Аднак вайна ўнесла істот-



больш увагі аддаваць сатыры і гумару. Першыя байкі "Бык" і "Пакуль бяда не напаткала" ён апублікаваў яшчэ ў час працы ў педінстытуце. Пазней стаў вядомым байкапісцам, выдаў шмат зборнікаў сатыры. Байкапісец выкрываў розныя заганныя якасці чалавека, высмейваў бюракратаў, прыстасаванцаў. Траплялі пад яго знішчальнае пяро і іншыя адмоўныя з'явы нашага жыцця.

П. Шасцерыкоў запомніўся чытачу аповесцямі "Камень за каменем" і іншымі творами. Пісьменнікі былі частымі гасцямі студэнтаў Магілёўскага дзяржаўнага педінстытута імя А. Куляшова ў 70—80-я гады.

У саракавыя гады пачаўся новы віток у развіцці і праўленні творчых магчымасцей студэнтаў і выкладчыкаў. На працу ў 1949 годзе прыехалі Алесь Маркавіч і Якуб Усікаў, таленавітыя кры-

## «КАЛІ ЗЕРНЕМ НАЛЬЕЦЦА КАЛОССЕ...»

Зэльва. Надвечорак. Нізкі падворацк. Маленькі ганак. З двух бакоў якога — вярціні. Стукоем у дзверы. Адтуль голас: "Хто там?.." "Гэта мы, Ларыса Антонаўна..." Лягнула засаўка. Ларыса Антонаўна адчыніла дзверы. Яна была засяроджаная і сумная. Мн е запомніліся найбольш яе вочы: яна не глядзела, а дапытліва ўглядалася, нібы з першага погляду хацела вызначыць, хто ты і з чым?

"Дзяўчаткі мае!" — захвалывалася яна. Дзверы расчыніліся ва ўсю шыр і стукнулі аб сцяну. "Заходзьце, заходзьце!"

Ларыса Антонаўна вяла нас праз прасторную кухню ў свой кабінет. З нашым з'яўленнем яна прасвятлела, выпрасцілася маршчынкі на ілбе, загарэліся вочы. Здаецца, яна нешта гатавала, бо была ў прыгожым фартушку. Хата пахла хлебам і нейкім мяккім водарам траў. І хоць я тут была ўпершыню, мне было гасцінна і ўтульна. Ларыса Антонаўна цікавілася маёй вучобай, распытвала пра універсітэт, пра маіх бацькоў. Яна сядзела насупраць у сваім высокім, старым крэсле і, як мне здалося, трохі хвалывалася гэтай сустрэчай.

— А вершы ты мае чытала? — раптам спытала Геніюш. Мне было сорамна ёй сказаць, што, хоць я і закончыла сярэднюю школу ў Зэльвенскім раёне і правучылася год (пасля і ўсе пяць) ва універсітэце (закончыла ў 1984 годзе), мне ніхто ніколі не называў яе імені. Я маю на ўвазе нашых выкладчыкаў, а не студэнтаў. З сорамам і болям я сказала ёй, што не. Яна неяк адразу асунулася, пазмрачнела, потым моўчкі падышла да шафы, выцягнула ніжнюю шэф-

лядку і пачала там нешта шукаць. Дастала маленькую ў светлай вокладцы кніжку і ўздыхнула:

— Іх у мяне ўсяго дзве.

Гэта быў яе зборнічак "Невадам з Нёмана".

Узяла на сталае аловак і падпісала: "Іры Ган — парастку маладому, харошаму ад аўтаркі. Зэльва, жнівень, 1980 г.". А на развітанне пацалавала мяне і прасіла цяпер прыходзіць да яе.

Я неслы ў руках скарб — яе кнігу. У гэтую ноч на адным дыханні ўвабрала вершы ў сябе. Я была зачараваная сілаю радка, яго трапным словам. Памятаю, дома чытала паэму "Куфар" сваёй бабулі.

— А-я-я, — дзівілася тая. — Усё як ёсць: і як прадзём, і снуем, і тчэм.

Бабуля мая ў той вечар павесялела і ўвесь час мармытала пад нос: "Тм, так і ёсць. Гэтак, гэтак..." І прасіла пачытаць яшчэ.

Я прыходзіла да Ларысы Геніюш. Можна, не вельмі часта. Бачыла, як хвалівалі яе гэтыя сустрэчы. Ларыса Антонаўна садзіла мяне насупраць і вылівала мне свой боль — вершы. Чытала вельмі пранікнёна, здавалася, сэрца даставала з грудзей. Вочы яе гарэлі агнём, твар быў напружаны. Правай рукою дырыжыравала ў такт вершаў. Я слухала і ведала: гэта тое галоўнае і светлае, што павінна адбыцца ў маім жыцці. Тут я навучылася па-сапраўдному слухаць, любіць і разумець паэзію.

Аднойчы я спытала ў Ларысы Антонаўны, чаму яе прозвішча пішуць Геніюш, а не так, як падпісвае вершы яна сама: без "Г". Твар яе засмуціўся: "Скарожылі..." І больш нічога пра гэта не прамовіла.

Ларыса Антонаўна любіла, калі я чытала ёй свае вершы. Яна вельмі ўважліва слухала і тут жа давала ацэнку. Памятаю, чытала ёй новы верш. Паэтка прыціснула мяне да грудзей, пасля трымала за плечы і ўглядалася ў вочы. Тады і сказала мне: "Ну што ж, я магу спакойна паміраць".

Я памятаю яе, як чалавека надзвычай чулай душы. Клапоцячыся пра тое, ці паспяваем мы, студэнты, раницай перад лекцыямі што-небудзь перакусіць, яна вучыла мяне грэць гарбату з вечара і трымаць яе ў тэрмасе да снядання. Гэтай парадаю карыстаюся і цяпер. Памятаю, як яна дарыла мне духі, цукеркі, шакалад — ніколі не выпускала з пусцімі рукамі. Не дзіва — я ж ёй унучка. "Няхай Вам лёгка, прыемна ды добра вучыцца! Пспеху Вам, любяы ўнучкі!" — пісала Геніюш у адным з лістоў. Дарэчы, з гэтым пісьмом яна даслала верш, які прысвяціла мне. Я ёй вельмі часта скардзілася на тое, што сумую па вёсцы, што цяжка мне ў горадзе. Памятаю, чытала ёй неяк свой "упадніцкі" верш, наконт таго, што найлепей мне ў сваёй вёскачцы і нікуды не хочацца ехаць:

Так сядзела б у куточку пад ліпай,  
І чакала б калодзежны звон.  
І не заў бы мяне і не клікаў  
Паравозны гудок-барытон...

Геніюш вельмі абуралася такім матывам: "Трэба любіць усю зямлю, дзе ты нарадзілася, а не толькі сваю вёску, бо чыя ж гэтая зямля — адеку наша. І рукі нельга складваць".

(Праця. Пачатак на стар. 13)

тыкі і літаратуразнаўцы, былі студэнтамі будучы навукоўцы М. Луфераў, Дз. Бугаёў, К. Хромчанка, іншыя маладыя людзі, якія спрабавалі свой пазытыўны голас. Яны ўсе былі ўдзельнікамі літаратурнага аб'яднання факультэта і пры газеце "За Радзіму".

А. Макаравіч і Я. Усікаў змяшчалі ў перыядычным друку артыкулы пра бягучы літаратурны працэс, рэцэнзіі на новыя творы. Я. Усікаў прынцыпова не прымаў прыгладжанасці ў выйшлі жывыя, бесканфліктныя літаратурныя творы. Многае з напісанага імі застаецца надзённым і сёння. Найбольш актуальныя па праблематыцы артыкулы Я. Усікаў выдаў у зборніку "Грамадзянскае сумленне мастака" (1976).

А. Макаравіч выдаў манаграфію "Сатыра Кандрата Крапівы", "Фальклорныя матывы ў драматургіі Янкі Купалы", "Кароткі літаратуразнаўчы слоўнік".

Я. Усікаў даследаваў драматургічныя жанры, гісторыю станаўлення і развіцця камедыі. Ён апублікаваў навуковыя працы "Драматургія Кандрата Крапівы: Нарысы аб станоўчым героі", "Беларуская камедыя", "Андрэй Макаёнак. Нарысы жыцця і творчасці". Я. Усікаў быў, па сутнасці, першапраходцам у даследаванні гэтага жанру літаратуры.

Значныя навуковыя здабыткі і ў іхніх вучняў. М. Луфераў выдаў манаграфію "Проза Кузьмы Чорнага", "Праблемы сучаснай беларускай прозы". К. Хромчанка — "Піліп Пестрак. Жыццё і творчасць", "Беларуская мастацкая проза: Канец XIX — пачатак XX стагоддзя". Навуковыя высновы гэтых даследчыкаў і зараз актыўна выкарыстоўваюцца пры далейшай распрацоўцы гісторыі і тэорыі беларускай літаратуры. К. Хромчанка прадаўжае працу ў гэтым накірунку.

Вельмі актыўна працуе ў галіне крытыкі і літаратуразнаўства Дз. Бугаёў. За тры дзесяцігоддзі ён выдаў каля трыццаці кніг артыкулаў, манаграфій па літаратуры XX стагоддзя. Ён дае новае ўспрыманне твораў, напісаных у першай палове мінулага стагоддзя, асэнсоўвае сучасны літаратурны працэс, ідзе непраторанымі сцежкамі, адкрываючы новыя мастацкія з'явы.

Літаратурнае аб'яднанне "Маладыя галасы", якім на працягу доўгіх гадоў кіраваў Я. Усікаў, дало пачаццё ў літаратурнае жыццё многім пазтам, празаікам, літара-

туразнаўцам. З яго выйшлі В. Ракаў, Б. Казанаў, А. Канапелька, М. Казакоў, У. Бутрамееў, М. Кенька і іншыя. Гэта прадстаўнікі розных факультэтаў, і не толькі гуманітарнага профілю.

В. Ракаў выдаў кнігі "Акно ў зялёны сад", "Песня і памяць", "І сноп, і пах, і я..." Для паэзіі В. Ракава характэрна замілаванасць родным краем, Прысожжам, услаўленне вернай дружбы і кахання. Тое, што даў інстытут літаратуры Магілёўшчыны, жывіць іхню творчасць і зараз. Студэнцкае жыццё падказвае многа тэм для паэта. Гэта яскрава праявілася ў вершах Міхася Казакова: ён згадвае студэнцкія выезды на цалінныя землі, рамантыку студэнцкіх будаўнічых атрадаў у Сібіры, славіць верную студэнцкую дружбу.

Паколькі паэт ужо даўно жыве ў Ялце, то ў яго паэзіі адпаведныя асацыяцыі: крымскія горы нагадваюць яму абшары беларускіх лясоў, разлівы палеткаў васільковага льну ў родным краі — хвалі Чорнага мора, але перш за ўсё яму мроіцца родная старана, з якой ён духоўна не парывае сувязь.

Перманентна мяняе месца жыхарства і Уладзімір Бутрамееў. Пасля заканчэння інстытута працаваў у школах на Магілёўшчыне, пасля ў Слоніме, там жа ў прафесійна-аматарскім тэатры, закончыў курсы сцэнарыстаў і рэжысёраў, потым і Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве, з якой звязаная яго далейшы жыццёвы лёс. У Беларусі вядомы перш за ўсё апавяданнямі, драмай "Страсці па Аўдзею" ("Крык на хутары"), пастаўленай Нацыянальным тэатрам Янкі Купалы, творам пра драму беларускага сялянства пачатку трыццатых гадоў.

Барыс Казанаў пераважна піша пра рамантыку марскіх паходаў, Анатоль Канапелька ў вершах услаўляў свой родны віцебскі край.

Міхась Кенька піша рэцэнзіі і артыкулы па сучаснай беларускай літаратуры, вывучае тэорыю і практыку перакладу з роднасных моў, выдаў манаграфію "Майстэрства Аркадзя Куляшова-перакладчыка", сам актыўна перакладае з украінскай, рускай і польскай моў.

У розныя гады вучыліся і закончылі ўніверсітэт завочна Якуб Ермаловіч, Аркадзь Кандрусевіч, Рыгор Яўсееў, Панас Палітыка, Васіль Найдзін, Віктар Хаўратовіч, Юрась Півуноў (філфак), Іван Аношкін

(гістфак). Кожны з гэтых пісьменнікаў унёс істотны ўклад у творчы летапіс універсітэта. Пісьменнікі адлюстравалі дух таго часу, калі яны былі ў аўдыторыях, сустракаліся са сваімі сябрамі і аднадумцамі.

Варта падкрэсліць адну з'яву: выпускнікі ўніверсітэта папаўняюць шэрагі сатырыкаў і гумарыстаў. Першым пракладаў гэты шлях І. Аношкін, які з'яўляецца, у некаторай ступені, адыходнікам, бо асноўная яго пісьменніцкая зацікаўленасць грунтавалася на выяўленні працы хлебараба, мінулага і сучаснага ў жыцці чалавека. П. Палітыка, Р. Яўсееў, В. Найдзін сталі адназначнымі прадстаўнікамі сатырычнага цэху. Кожная новая кніжка сатырыкаў успрыманнем і зацікаўленасцю. Сатыра і гумар лечаць людскія душы.

Творчую эстафету адных выпускнікоў прымаюць іншыя, якія ў сваю чаргу перадаюць яе наступнікам. У нядаўні час універсітэт закончылі Ул. Цішураў, Алена Сугарка, Ганна Панамарэнка, Наталля Міхальчук, Таццяна Барысюк, Люба Ляпка, Наталля Кулакова, Аляксей Бацкоў і інш. Яны друкуюць творы ў абласным і рэспубліканскім друку, выдаюць уласныя кніжкі.

Зараз ва ўніверсітэце працуюць літаратурныя аб'яднанні "Зніч" (ф-т славянскай філалогіі), "Натхненне" (агульнаўніверсітэцкае), дзе ўдзельнікі абмяркоўваюць новыя творы, сустракаюцца з чытачамі. У працы аб'яднання прымаюць удзел выкладчыкі В. Іваноў, Ул. Ясеў, С. Украінка, В. Рагаўцоў, студэнты ўсіх факультэтаў. Узначальвае "Натхненне" Тамара Рыгораўна Міхальчук, паэтка, мовавед. Удзельнікі выдалі два калектыўныя зборнікі сваіх твораў.

На сустрэчу з аматарамі мастацкага слова прыезджалі вядомыя беларускія пісьменнікі І. Чыгрынаў, Э. Валасевіч, А. Вольскі, П. Макаль, Г. Колас, Б. Сачанка, М. Федзюковіч, П. Шасцерыкоў і іншыя. Часта наведваюць універсітэт з мэтай раскрыцця сённяшніх зрухаў у літаратурным працэсе Р. Барадулін, В. Карамазяў, М. Маляўка, Л. Левановіч, А. Письмянкоў, І. Аношкін, В. Карпечанка, У. Дуктаў, М. Скобла, У. Арлоў і іншыя.

Нягледзячы на эканамічныя цяжкасці крыніца натхнення ва ўніверсітэце струменіць з глыбінь.

Яраслаў КЛІМУЦЬ,  
г. Магілёў

## Ларыса ГЕНІЮШ

\*\*\*

Між высокімі сумна дамамі,  
Прага ціхай свабоды ў вачах.  
Я пайду не па сала да мамы,  
А адчуць позней восені пах.  
Дрэў, бы ў сне, залацістае явішча,  
Сіняваты туман ля ракі.  
Так паважна снуюць  
па бульбянішчы,  
Пахіліўшы галовы, гракі.  
Сярод поля расці давалася,  
У жыпах прадзедаў верная кроў.  
Хачу чуць,  
што зайграе мне восень,  
На нацягнутых струнах вятроў.  
Сваё сэрца,  
скарб бураў не знаючы,  
Узлётаў прагнае, як жураўлі,  
Я аддам толькі ў восень,  
кахаючы,  
Сыну вернаму нашай зямлі!

І праўда, хутка зірнула я на свет  
іншымі вачамі.  
Прапаную чытачам верш, які  
яшчэ не змяшчаўся ў друку, і ліст  
Ларысы Геніюш да мяне.

Ірына ГАН

Зэльва, 23-Х-80 г.

### МІЛАЯ ІРА!

Прымі мае шчырыя спачуванні з  
прычыны смерці твайго дзядулі. Ня-  
хай наша зямелька лёгкай яму бу-  
дзе. Дзякуй табе за ліст і за верш.  
Яны вельмі добрыя, толькі думай над  
імі болей, выпаджвай, працоўвай.  
Але галоўнае тое, што крынціць у  
іх жыццё і яны ў цябе — жывыя.

А Сяргей Сокалаў, гэта сапраўды  
сокал! Рамантык крыху, і добра так.  
Толькі ў нас кажучь не "падол", а  
"прыпол". — "З прыполу хмар  
асенні дождж пасеяў кругом грыбы"  
і г. д.

Вельмі буду рада сустрэцца з  
Вамі і шчыра Вас да сябе запрашаю,  
калі буду жыць... Сталася так, што  
вельмі дрэнна з маім здароўем. Ха-  
целі мяне пакласці ў больніцу, але я  
адпрасілася. Абяцала нічога не  
рабіць, не хадзіць хутка. Напісалі  
мне шэсць гатункаў лекаў. Хаджу на  
трыакая ўколы. Скаполі мяне, як рэ-  
шата, а сэрца баліць, не сціхае. Я  
маўчу, бо не хачу надта ў больніцу.  
Холодна там і сумна. Учора быў  
дождж, а мне так захацелася наве-  
даць мужа. Занесла яму апошнія  
яргіні, пагутарыла з ім крыху. Ідучы

з могілак, думала пра цябе і здава-  
лася мне, што я — гэта ты. Так і  
напісала малы верш быццам ад твай-  
го сэрца. Ён таксама не апрацаваны.  
Сырэц. Пасыпаю табе яго, Ірачка,  
канцоўку, безумоўна, прыдумала  
самавольна. Даруй, ласкава, за гэта.  
Фантазія паэтаў меж не ведае. Шлю  
табе яшчэ адзін верш аб нашай жа-  
ноцкай "моцы" і ролі ў жыцці. Ці ба-  
чыш часамі Лену? Як чуецца тое маё  
мілае дзяўчо? Забрала мне ўнука!  
Міхась да бабусі ні слова! Што ж, я  
дарую. Добра, што Тваё сэрцайка  
яшчэ не ў палоне і знайшло час  
напісаць старэнькай бабусі.

Няхай Вам лёгка, прыемна ды  
добра вучыцца! Госпеху Вам, лю-  
быя ўнукі! Твая сатыра вельмі сугуч-  
ная маім тут уражанням з жыцця.  
Аб гэтым у лісце наступным.  
Цалую цябе.

## ПОМНИК ЛАРЫСЕ ГЕНІЮШ

З бласплаўнення мітрапаліта Мінска-  
га і Слуцкага Філарэта, у Зэльве на  
прылеглай тэрыторыі Траецкай цар-  
квы, што знаходзіцца амаль насупраць  
дома, дзе Ларыса Геніюш дажывала  
свае апошнія гады, паўстаў ёй помнік.  
Гэта царква была для паэтыкі духоўным  
і беларускім апірышчам.

На адкрыцці помніка Ларысе  
Геніюш выступілі Анатоль Белья, Пятро  
Краўчанка, мастак Алесь Марачкін,  
доктар тэхнічных навук Аляксей Сала-  
монаў, скульптар Алесь Шатэрнік і  
іншыя.

Мікола ЛАВІЦКІ



раптоўную хмарнасць і завею. Адбой трылогі. Спаць!  
Байцы мае паснулі ўміг, не чуючы паўлаўскую "пальбу".  
Дзяжурчыць я пакінуў Кошалева, не яго чарга, але ён  
ніколі ні ад чаго не адмаўляўся. Я чакаў сябра свайго.  
Мікалаў з'явіўся гадзіны ў дзве ночы. Кошалеў крануў  
маю нагу (я лажыўся каля дзвярэй, каб па трывозе вы-  
бегчы першым):

— Таварыш сяржант, да вас Літвінаў...  
З рэчавага мяшка, які служыў за падушку, я дастаў  
алюмініевую фляжку, кавалак ужо падсохлага хлеба.

Завяе засыпае катлаван: папацеам заўтра.  
— Дзе? — спытаў я ў Мікалая; Кошалеў пра сваю  
задуму сказаў. Ён уздыхнуў і зрабіў рух рукой — як бы  
перахрысціў.

— У сталоўцы.  
— А калі там камандзіры адзначаюць?  
— Не, яны ў сваёй зямлянцы. Я чуў...

"Сталоўка" якраз бліжэй да маёй гарматы: крокаў  
за паўсотню ў нізіне. Уласна ніякай сталоўкі не было.  
Дашчаты нізкі барак, у якім мясцілася кухня з двума кат-  
ламі і капцёрка з самых трывалых дошак, якую старшы-  
на зачыняў ажно на два замкі: там ляжалі прадукты —  
хлеб, траска, крупы; гарэлку камбат трымаў у сваёй  
зямлянцы. Тое, што называлася гучна сталоўка, — ма-  
ленькі пакойчык з адным доўгім сталом, дзе ў лётную  
пагоду маглі паесці не больш двух разлікаў, што здара-  
лася рэдка. Астатнім разнісіні ў тэрмасах. І шчасце, калі  
можна было з'есці ў зямлянцы, часцей — каля гарма-  
ты, каля прыбораў, дзе суп на дне кацялка замярзаў,  
льжыкай шкравлі лёдзяшы.

"Сталоўка" не зачынялася. Туды мы з Колям і шмыг-  
нулі, як злодзеі, каб сустрэць год 1942. Усё ж у  
зацішку. З кухні яшчэ патыхае рэшткамі целпыні і пахамі  
даўняй ужо вячэры. Па кавалачку траскі не пашкодзіла  
б! Але дзе там! Зачынена. Ды і хто мог пакінуць гэтыя  
кавалкі?

Кружку захапіў Мікалаў. Я вобмацкам наліў грамаў  
сто.

— Ну, за Новы год!  
— Не, давай ты першы. За Перамогу!  
— Ну, дарагі Коля, дай нам Бог дажыць да яе — да  
перамогі...

— Ты — як Кошалеў.  
— Кошалеў — святы чалавек. Будзьма!  
Я сэрбануў з кружкі і... горш, чым аблёкся. Не гар-  
рэлка! Брыдота! Уміг сцяміў, што ў маёй фляжцы. І чыя  
гэта работка. Выплонуў. Выпласнуў з кружкі.  
— Ты што? — здзіўўся мой сябра.  
— Сцулі! Паўлаў!

Мікалаў выхапіў фляжку. Панюхаў. Засмяяўся. А мя-  
не званітавала спізю — страўнік быў пусты. З Мікалае-  
вай фляжкі паласкаў рот і не глытаў — выплёўваў.

Не было б так брыдка, каб гэта не мача бруднай жы-  
веліны. Ён... ён падгледзеў, што я збіраў гарэлку, выж-  
луціў усе трыста грамаў, і п'янага яго ніхто не заўва-  
жыў. Але завостга такая злая, брыдка, нечалавечая  
помста? Што я яму зрабіў? Ну, выпі, зладзюга, налі  
вады, вунь яно побач, возера, якое поіць увесь Мурманск!  
Нішто сабе зямляк такі. Падлюга з апошніх падлюг! Ча-  
му ў чалавека гатулькі злосці?

Мікалаевай гарэлкай трохі прапаласкаў рот, пра-  
дзінфікаваў страўнік, але які мог быць настрой? Якое  
свята?

Дзень той, першы ў новым годзе, не мог есці, толькі  
ўспомні — ванітавала. Санінструктар Алёша Спірын ус-  
трывожыўся, спірту не пашкадаваў, але і спірт не памог.  
— Чым ты мог атруціцца?

Камбат прымусіў старшыню і кухара ўсю капцёрку  
ператрэсці: нішто не сапсавалася? Што магло сапсаван-  
ца ў такі мороз? Добра пасоленая траска?

Шэсцьдзесят гадоў у кожную навагоднюю ноч за са-  
мымі шыкоўнымі сталамі ўспамінаю, чаго я глытнуў у  
далёкую палярную ноч, і мне робіцца нядобра — піць  
плю, а закусваць не магу, нават самымі адменнымі пры-  
смакамі. Пра прыгоду тую раскажаў аднаму Андрэю, і  
ён рагатаў на увесь дачны пасёлак. Машы раскажаў пад  
старасць. Яна не смяялася, сказала:

— А ты ідэалізуеш людзей.  
Хіба ўсіх сваіх герояў ідэалізаваў? Бародка, Гукан,  
"чаўнакі" з "Сатанінскага тура"... А ў "Атлантах"?

Не, людзей я ведаў, іх высокая якасці і іх заганы. Сус-  
тракаў іншых паўлаўных. Іх не разумеў. Злаваў я тады на  
свайго зараджаючага? Злаваў. Ненавідзеў? Бадай не.  
Хутэй — баяўся. Камбата, камдзіва не баяўся. Свайго  
падначаленага баяўся, так і азіраўся, каб ён не зрабіў  
яшчэ якую брыдоту, навагодняя ж прайшла беспакара-  
на — я ніводнага слова не сказаў. Толькі дні два есці не  
мог. І ён адзін здагадаўся — чаму.

Вызваліўся я ад "злога духа" вясной таго ж года: мя-  
не прызначылі хімінструктарам: прыляцела вестка, што  
немцы ў Крыму прымянілі газы. Пасля Сталінаграда і Ар-  
лоўска-Курскай бітвы адзінка хімінструктара ў ротах, ба-  
тарэях была скасавана. Пабаяўся Гітлер прымяніць газы  
нават у агоні.

Але што моцна здзівіла: камандзірам гарматы назна-  
чылі ціхага ўкраінца Лысуху, і той здолеў "зануздаць"  
нахабніка і брыдоту, прымусіў нават абцірацца снегам,  
умывацца, мыць рукі з мылам; мыла нам выдавалі —  
усоды ж змазка: на гармаце, на снарадах... У параў-  
нанні з пяхотай мы былі "арыстакраты", асабліва калі ка-  
раваны прыходзілі без вялікіх страт і прывозілі не толькі  
танкі, машыны, самалёты, але і прадметы гігіены, саніта-  
рыі. Калі ў канцы 1942 года паступілі дзядзючаты, іх так  
часта вазілі ў лазню, што такія ворагі, як вошы, ім не па-  
гражалі, а кожная прывезла іх — не дай Бог, асабліва  
дзядзючаты-комі. Памылі, адзелялі ва ўсё вайсковае — да  
панталонаў і ліфчыкаў. Паненкі!

(Заканчэнне ў наступным нумары)



Выходзіць з 1932 ГОДА  
У 1982 годзе  
ўзнагароджаны ордэнам  
Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ  
РЭДАКТАР

Анатоля  
КАЗЛЮ

Рэдакцыйная рада:

Святлана  
БЕРАСЦЕНЬ,

Леанід  
ГАЛУБОВІЧ,

Віктар КАВАЛЁУ,

Вольга КУРТАНІЧ,

Віктар ПАТАПЕНКА —  
намеснік  
галоўнага рэдактара,

Віктар ШНІП —  
адказны сакратар.



АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск,  
вул. Захаравы, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

галоўны  
рэдактар — 284-6673  
намеснік галоўнага  
рэдактара — 284-4404  
адказны  
сакратар — 284-6673

АДДЗЕЛЫ:

публіцыстыкі — 284-7965  
пісьмаў і грамадскай  
думкі — 284-7965  
літаратурнага  
жыцця — 284-7965  
крытыкі  
і бібліяграфіі — 284-7965  
паэзіі і прозы — 284-7965  
музыкі — 284-8153  
тэатра, кіно — 284-8153  
выяўленчага  
мастацтва — 284-8153  
карэктарская — 284-8091  
бухгалтэрыя — 284-6672  
Тэл./факс — 284-84-61

Электронны адрас:  
e-mail: minsk@lim.by

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыя  
не вяртае і не рэцензуе.

Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтра  
РВУ "Літаратура і Мастацтва"

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага  
унітарнага прадпрыемства  
"Выдавецтва  
"Беларускі Дом друку"  
г. Мінск,  
пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1429  
Умоўна друк. арк. 3,72  
Нумар падпісаны ў друк  
10.12.2003 у 11.00

Міністэрства інфармацыі  
Рэспублікі Беларусь  
Выдавец:  
Рэдакцыйна-выдавецкая  
ўстанова  
"Літаратура і Мастацтва"

Рэгістрацыйнае  
пасведчанне № 715

Заказ 4241

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## Мікалай ГОГАЛЬ:

"Паэт на ніве слова павінен быць такім жа бездакорным, як і ўсялякі іншы на сваёй ніве. Калі пісьменнік будзе апраўдвацца нейкімі абставінамі, што сталіся прычынай няшчырасці, ці неабдуманасці, ці паспешлівай нястрыманасці яго слова, тады і ўсялякі несправядлівы суддзя можа апраўдацца ў тым, што ўзяў хабар і гандляваў правасуддзем, ускладаючы віну на свае цяжкія абставіны, на жонку, на вялікую сям'ю, словам — ці мала на што можна спаслацца! У чалавека раптам з'яўцацца цяжкія абставіны. Нашчадкама няма справы да таго, хто вінаваты, што



пісьменнік сказаў глупства або недарэчнасць, або выказаўся неразважліва і неразумна. Яны не стануць разбірацца, хто штурхаў яго пад руку: ці недальнабачны сябрук, што падштурхоўваў яго дзейнасць, ці журналіст, што клапаціўся толькі пра выгаду свайго часопіса. Нашчадкама не возьмуць у разлік ні кумаўства, ні журналістаў, ні ўласную яго беднасць і цяжкія абставіны. Яны папракнуць яго, а не іх. "Навошта ты не ўстаяў супраць усяго гэтага? Ты ж адчуў сам сумленнасць звання свайго; ты ж здолеў абраць яго перад іншымі, больш выгаднымі пасадамі і зрабіў гэта не з-за якойсьці там фантазіі, але таму, што ў сабе пачуў тое пакліканне Божае; бо ты ж атрымаў да ўсяго яшчэ і розум, што бачыў далей, шырэй і глыбей справы, чым тыя, хто цябе падштурхоўваў! Навошта ж ты быў дзіцем, а не мужам, атрымаўшы ўсё, што патрэбна для мужа?"

("Выбраныя месцы з ліставання з сябрамі", 1884г.)



## Юрась НЕРАТОК.

"Фотаальбом"  
(вершы, Мінск,  
УП "Тэхнапрэнт",  
2003г., 250 экз.,  
рэдактар У.Каз-  
бярук).

Яшчэ вясной прынёс мне Юрась Нераток свой рукапіс вершаў, а заадно папрасіў напісаць і прадмову да яго. Я прачытаў, накрэсліў свае заўвагі, напісаў "слоўца папагод вершаў". А позней восенню, атрымаўшы гэты зборнік і адгарнуўшы яго, быў агаломшаны: "адкрывалі" кніжку ажно чатыры прадмовы (В.Шніпа, В.Гардзея, В.Жуковіча), уключна з маёй. Не прыпамінаю падобнай рэкламнай акцыі. Яна ці не зацэніла сам вершаваны праект — плён творчай дзейнасці самога паэта... Што да мяне, то я вызнаў неадназначныя пачуцці. Ведаецца, калі ў хмельнай маладосці быць трэцім лічылася за ўдачу, то сёння, у дні цяварага роздуму, апынуўшыся чацвёртым, пачуваеш сябе лішнім... Зрэшты, прыхаваем сваю атрутную рэўнасць да больш паскуднай літаратурнай пары, і засведчым тое, што на самрэч выказаў паэт у сваіх вершах. Між іншым, Ю.Нераток не маладзён. Ён аўтар змястоўнай прозы і бардаўскіх тэкстаў (піша таксама па-руску пад псеўданімам Юрый Юлаў). Я пісаў у сваёй прадмове, што без паэтаў жыць паскудна нават у квітнеючай краіне. Хоць нядаўна ў тэлефоннай размове з адной са старэйшых нашых пісьменніц Аленай Васілевіч, якая тонка адчувае паэзію, пачуў нечаканае: "Ой, Ленечка, цяпер столькі паэтаў расплазліся! Усе зарыфмавалі. У наш час да Паэзіі ставіліся і высакародней і ашчадней. Можа і добра, што вы ў гэтым вярхале змоўклі..."

А мне падумалася трохі інакш: а можа, гэта сама Прырода паўстала супраць цынзму і амаральнасці нашага часу і стварае пасярод зямных пустэляў чалавечага быцця духоўныя азасы. І нам трэба радавацца кожнаму новаму творцу і нават рукатворцу чалавечай культуры. У маёй прадмове ёсць такая фраза: "Гэта вам не бальшавіцкія часы, калі выдаваліся самаўпадныя дэкрэты тыпу: з кожнага двара — аднаго песняра!"

Сёння лозунгі іншыя: на кожны хутар — адзін камп'ютэр!  
А там пабачым, што з таго выйдзе: сучасныя прарабы духу ці новыя прылады руху?..

Але, скажам шчыра, зусім без паэтаў усё ж паскудна."  
Юрась Нераток — паэт здольны. І, што істотна, да крытыкі ўважны. Праўда, аддаваць у рукі крытыка канчатковы плён сваёй творчасці, нават калі ён "хросны бацька", я Юрасю ўсё ж не раіў бы. Асабліва на сталую перспектыву.

"...Са мною Муза час размовай бавіць,  
аб чым — пакуль няўцяма ёй самой.  
Ну, ні бяды! Як што не так — падправіць  
літаратурны хросна бацька мой."

Спадзяюся без крыўды для аўтара, апошнія два радкі так і падбур-  
торваюць мяне згадаць народную прымаўку: габлюй, габлюй, сынку,  
бацька прыйдзе — сякеркай падправіць.

Аднак, чытаючы лепшыя вершы аўтара, якіх, без падхапітва зазначу,  
большая частка зборніка, мне нічога іншага не застаецца, як быць  
хаўруснікам і аднадумцам хоць бы вострых выбітных яго радкоў ад-  
носна нашага з вамі будучага:

"Каб у твораў былі чытачы —  
як таго не жадаць паэты!  
І яшчэ (хоць бязглузда гучыць):  
каб той свет быў не горшы за гэты."

Усё астатняе пра Юрася Нератка і яго вершы вы прачытаеце ва ўжо  
згаданых напачатку чатырох прадмовах. Па праўдзе кажучы, не хацела-  
ся б, каб падобныя пратэцыі ў храм паэзіі набылі для нашых маладых  
літаратараў незваротны характар...

## Кароль ВАЙТЫЛА.

"Паэзія. Выбранае", ЯН ПАВЕЛ  
II. "Рымскі трыпціх"  
(Мінск, вы-  
давецтва "Про-  
Хрысто", 2003г.,  
1000 асобнікаў,  
рэдактар  
К.Лялько.)

Я даўно меў пожад пачытаць  
вершы менавіта Караля Вайтылы.  
Карцела зрабіць нават пэў-  
ны параўнаўчы аналіз са сваім  
свецкім вершаскладаннем. Ха-  
целася ведаць, якое ж было  
"анельскае апырэнне" ў маладо-  
га польскага паэта, будучага Па-  
пы Рымскага? Скажаць, што пра-  
чытаўшы яго выбранае я быў  
расчараваны, ніяк не выпадае,  
бо таямнічасць кроз (веры па  
сутнасці) і глыбіня мыслення  
мне заўжды імпанавалі нават у  
такой адвольнай справе, як паэзія. А вось стрыманасць  
пачуццяў, іх унутраная глыбокая прыхаванасць і тэ-  
лагічная медытацыя над "кананізаванымі вобразамі" як  
бы падразалі крылы творчаму натхненню...

Ды сёння, бадай, я ўжо так не думаю. Кароткія па-  
эмы Караля Вайтылы "забіраюць" іншым. Бязмежнай верай і спрадвечнай  
мудрасцю. Вось якую трапную цытату прыводзіць у сваім слове да белару-  
скага выдання Данута Бічэль (яна ж і Аляксандр Чобат пераклапі "выбранае"):  
"Што ж да паэзіі Караля Вайтылы, то, як пісаў польскі крытык Вальдэмар  
Смашч, "з першых сваіх вершаў ён гаворыў пра Бога і чалавека, ўпісана-  
га ў Божую справу збаўлення. Не абсапатызаваў паэзіі, але ўсёдамляў  
яе выключнасць, бо паэтычнага пазнання нельга замяніць ніякім іншым.  
Ёсць пэўныя абсалюты нашай рэчаіснасці, якія не паддаюцца іншым спосабам



## Уладзімер АРЛОŪ.

"Адкусі галаву вароне"  
(эсэ, Vostraja Brama,  
НАША НІВА, 2003г.,  
рэдактар С.Дубавец).

Уладзімер Арлоў не дае заспакаення  
сваім прыхільнікам і чытачам. Яго вы-  
ступленні і вандроўныя эсэ дастаюць нас  
сваім — ужо, праўда, трохі звыклым і  
аднастайным іранічным стылем — калі,  
вядома, самі мы ўпісваемся ў яго адра-  
джэнскую нацыянал-патрыятычную схе-  
му. Яшчэ гадоў пятнаццаць таму многія  
прадказвалі, што У.Арлоў зойме ў на-  
цыянальнай літаратуры "гістарычную  
нішу" У.Караткевіча. Аднак, думаю,  
што Уладзімер Арлоў пакрыўдзіўся б,  
калі б я пацвердзіў сёння тую здагадку.  
Бо няма большай утопіі, чым свядома  
зпусціць сябе пакваціцца на чужое мес-  
ца (даўно і назаўжды занятае), каб, у  
рэшце рэшт, застацца без свайго ўлас-  
нага...

Таму Уладзімер пачаў ствараць  
Уладзімера. Найперш свой літаратурны  
стыль і адраджэнскі імідж. Асабліва гэта  
тычыцца яго гістарычных напрацовак. Не  
меншы плён У.Арлоў мае і ў мастацкай  
творчасці. Яго зборнікі вершаў, кніжкі  
апаўданняў і аповесцей займелі шыро-  
кую папулярнасць (не зважаючы на звужанасць дзяржаўнага беларускамоўя). Прыхільнікаў творчасці Арлова можна сустрэць і ў дзіцячым садку, і ў гарадской школе, і на заводзе, і ва ўладных міністэрскіх кабінетах.

Зайздросная амплітуда грамадскай і літаратурнай дзейнасці: ад  
Полацка — да Мінска, ад кампартыі — да БНФ, ад самвыдата —  
да дзяржвыдавецтва, ад прэміі ЛенКама — да прэміі Пэн-Цэн-  
тра... Змяняць свет, застаючыся самім сабой, — гэта таксама  
вялікае чалавечае мастацтва. І не зважаючы, шануючы чытачы, на  
вашы неадназначныя эмоцыі пасля прачытання гэтай маёй слоўнай  
эскапады, усё, вышэй моўленае, — дзеля незалежнай Беларусі,  
на карысць Айчыны і свайго народа. Не кожнаму дадзена.

Што ж тычыцца гэтай кніжкі, то для мяне яна празмерна купу-  
арная і анекдатычная. Смех, кажучы, лечыць. Але ж не ўсе чыта-  
чы хворыя... Вось, да прыкладу, цытуе цалкам раздзел са  
"жнівеньскіх маргіналіяў". Называецца "Творчая лябараторыя":

"З адзеньня на ёй была толькі цыгарэта.  
Ты напішаш апаўданьне, якое будзе пачынацца з гэтага сказаў".  
Безумоўна, у кніжцы шмат іншай вандроўнай інфармацыі са  
значна багацейшым "прыкідам", па-мастацку дасціпнай, часам,  
саркастычнай... Усё пададзена сіцісла, таму кніжка вандроўніка-  
літаратара падасца да месца і вандроўніку-чытачу, калі, вядома,  
ён сам не рулюе, выбіраючы ўласны шлях па ўжо наезджаных да-  
рогах... І ўсё ж будзем з нецярпеннем чакаць ад нашага масціта-  
га пісьменніка "больш канструктыўнага", як гаворыць адзін не  
менш вядомы наш чалавек, мастацкага палатна...

Сам жа Уладзімер Аляксеевіч, мабыць, нешта ведаючы напе-  
рад, накрэсліў на падараванай майму сямейству кніжцы "Адкусі  
галаву вароне" вось такі "папераджальны" надпіс: "Дарагім Веры,  
Лёню і Ксені Галубовічам зычу захаваць свае галовы цэлымі".

Адрозна я не зусім уразумеў сэнс аўтографу. Цяпер жа,  
напісаўшы свой тэкст адносна яго кніжкі, толькі пра тое і ду-  
маю...

пазнання. Ужо Шэкспір сказаў, што на зямлі існуюць рэчы, якія філоса-  
фам нават не сніліся."

І гэта пацвярджаюць лепшыя радкі і строфы будучага пантыфіка.  
"Бо ты ледзь празрысты,  
а яснасць дыхае адусоль."

А што тычыцца высновы творчасці Караля Вайтылы, то ўся яна заклю-  
чаецца ў гэтых чатырох афарыстычных радках:

"Любоў мне ўсё праясніла,  
Любоў мне ўсё адгадала —  
Таму абагаўляю Любоў,  
дзе б яна ні вандравала."

Значнасць кожнага сапраўднага творцы выяўляецца цалкам цягам уся-  
го літаратурнага жыцця. Таму пераход ад паэм маладога Караля Вайтылы  
да "Рымскага трыпціха" васьмідзсяцігадовага Яна Паўла II роўны і абса-  
лютна лагічны, калі такое слова можна ўжыць адносна паэзіі. Больш за  
тое, сталым, саракашасцігадовым, будучы мітрапалітам Кракаўскім ён вы-  
казаўся так, сурова і шчыра, як на духу:

"Корань, з якога вырастаю, гэта я — дарастаю  
да росквіту: гэта мой уласны росквіт,  
гэта ўласная прыгажосць і брыдота,  
сціснутыя ў адным творы..."

І ў гэтым увесць Кароль Вайтыла, што стаў Янам Паўлам II.  
"Атуленыя штодня прыгажосцю мовы свае,  
не адчуваем гаркоты, хоць на рынках  
замежных не купляюць думак у нас,  
бо надта дорага словы каштуюць."  
Хто верыць — той разумее...

